

# ЛІТАРАТУРНАЯ БЕЛАРУСЬ

Выпуск №8 (72)  
(жнівень)

[www.lit-bel.org](http://www.lit-bel.org) [www.novychas.org](http://www.novychas.org)

Культурна-асветніцкі праект Грамадскага аб'яднання «Саюз беларускіх пісьменнікаў» і «Новага часу»

## АНОНС

«НАВІНЫ»: літаратурна-грамадскае жыццё жніўня .....	c. 2
«КРАЯЗНАЎСТВА»: Сяргей ЧЫГРЫН пра Янку КУПАЛА на Гарадзеншчыне .....	c. 3
«ЗАПІСЫ»: «Пошуки ісцін» Лідзії АРАБЕЙ .....	c. 4
«ПАМЯЦЬ»: апошнія паэтычныя старонікі Алега ЛОЙКІ .....	c. 5
«ЭСЭ»: Лондан (неалімпійскі) вачыма Янкі СКРЫДЛЕУСКАГА .....	c. 6
«ПАЭЗІЯ»: вершы Алены НІАКОУСКАЙ і Славаміра АДАМОВІЧА .....	c. 7
«ЧЫТАЛЬНЯ»: фрагменты рамана Міколы АДАМА «Мыла» .....	c. 8-9
«АРХІУ»: «Імкненіі» Уладзіміра ТАМАШКОВА .....	c. 10
«САТЫРА»: алавяданне «Гномікі» Кузьмы ВЯСЁЛАГА .....	c. 11
«ПЕРАКЛАД»: вершы польскага паэта Яна ЛЕАНЧУКА .....	c. 12
«ФОРУМ»: «Прайдзіўская майстры-ашуканцы» Уладзіміра СІЎЧЫКА .....	c. 13
«КРЫТЫКА»: рэцензіі Міколы МІШЧАНЧУКА .....	c. 14
«ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА»: лекторый Івана ЛЕПЕШАВА .....	c. 15
«ЭСЭ»: Аксана СПРЫНЧАН пра Лысую гару .....	c. 16

## МЕРКАВАННЕ

# РУСКАМОЎНАЯ БЕЛАРУСКАЯ КУЛЬТУРА?

Вячаслав РАКІЦКІ

У апошні час вельмі актыўна, а з майго пункту гледжання, нават агрэсіўна, некаторыя СМИ (першым чынам tut.by намагаецца) пачалі навязваць грамадству меркаванне, што мова не з'яўляеца вызначальнай для развіцця нацыянальнай культуры. Маўляю, беларускую культуру можна ствараць і на расійскай мове. Нават тэрмін з'яўляеца — «рускамоўная беларуская культура».



Я выдатна разумею, што панятае «культура» не атаясамляеца толькі з мовай. Складнікаў культуры шмат. Але мова ёсць вызначальным. Мясцовыя ж апалаґеты «расейшчыны», на маю думку, дайшлі да абсурду, скарыстаўшыся вельмі складанай сітуацыяй з беларускай мовай у сучасным беларускім грамадстве, якое так і не можа па зразумелых прычынах пазбавіцца каланіяльной залежнасці ад Расіі.

З гэтай нагоды я не збіраюся тэарэтызаваць дзеля таго, каб пераканаць і тых, хто свядома ці за гроши працуе на расійскую культурную акупацыю Беларусі, і тых, хто ў надзеі на неабсяжны расійскі рынак наўгода спрабуе штосьці стварыць па-расійску, і тых, хто проста ад ляноўты ніяк не хоча далучыцца да сапраўднай беларускай культуры, што патрабуе інтэлектуальных і маральных выслікаў.

Я проста прапаную некалькі тэзаў, якія для мяне ёсць ісціна.



За ўсю гісторыю беларускай літаратуры (і беларускага тэатра таксама, маю на ўвазе драматургію, якую я вывучаю) не было створана ніводнага выбітнага твора па-расійску. Магчыма, у якасці выключэння можна называць мастацкую публіцыстыку Алеся Адамовіча, якая стваралася ва ўмовах імперска-камуністычнай краіны СССР і мела адчайнью мету дастукаца і да людзей, і да вышэйшай маскоўскай улады, каб абараніць беларускую нацыю і ідэі гуманізму. Што да драматургіі, ніводнай п'есы па-расійску, якая стала здабыткам нацыянальнай літаратуры і сцэны, НЕ БЫЛО СТВОРАНА НІКОЛІ! Купала, Крапіва, Макаёнок, Дудараў і менш значныя, але цікавыя драматургі, пісалі толькі па-беларуску!

Сучасныя расійкамоўныя мясцовыя (НЕ беларускія) літаратары боўтаюцца паміж дзвюма вельмі рознымі культурамі і знаходзяць аўдыторыю хіба што на сібірскіх ашпарах, бо на тых ашпарах і арыентуюцца, але чамусыці (па месцы нараджэння і паштартнай рэгістрацыі!!) заўвесь сябе беларускім аўтарамі. І хай яны не злуюцца на беларускіх рэжысёраў, якія не ставяць іх п'есы, напісаныя на слабенькай расійскай (а адкуль беларус можа ведаць глыбінныя плоскасці і нюансы расійскай мовы???) мове на падставе свайго асабістага дробнага жыщёвага досведу і

комплексаў, але з прэтэнзіяй на агульначалавече разуменне. Дзеля чаго пастаноўшчыкам марнаваць час, калі ёсць звычайная сусветная (уключаючы расійскую) драматургія? Гэта факт!

А праўда ў тым, што агульначалавечы змест нараджаецца толькі на нацыянальнай глебе (і

мове першым чынам). Ангелец

Шэкспір, расеец Чэхаў, француз Мальер не дадумаліся б і не змаглі пісаць, маляваць свою рэчаисць на чужых мовах. Тому яны цікавыя ўсяму свету! А нашыя расійкамоўныя «творцы» — на абочыне і сваёй культуры, і расійскай, да якой яны так імкнуцца, і наогул агульначалавечых каштоўнасцяў. Яны, хто вырас

у беларускай рэальнасці, хай і ў нібы расійскамоўным асяроддзі, але без глыбінай моўнай традыцыі, наўрад ці стануць новымі Чэхавымі. Але і Купаламі ўжо не могуць быць.

Так, сапраўды ў Мінску стаўяць і нібы публічна (насамрэч для сябе) чытаюць так званых беларускіх драматургаў, якія пішуць па-расійску, але толькі ў адным тэатры краіны — у РТБД. Але як ставяць? Слабенькія п'есы ў слабенькіх перакладах на беларускую мову. Якія творчыя вынікі? Нулявыя! Колькі тыя спектаклі ідуць? Пяць, дзесяць разоў? Ці не адзіны раз, калі я пагадзіўся з міністрам культуры Латушкам: дзяржаўныя грошы на вецер! Ідэя «Вольнай сцэны» для сапраўды беларускай драматургіі пахавана ўжо дзесятак гадоў назад. Між іншым, доўгажыхарамі цяперашняга РТБД застаўца менавіта п'есы, напісаныя па-беларуску і пастаўленыя яшчэ ў часы Валерыя Мазынскага. Вось адзін з мясцовых «рускамоўных аўтараў» з месяца ў месяца на сваім сайце ганарліва публікуе афішу сваіх спектакляў, пастаўленых дзесяці за Уралам. Як жа далёка ступіла «рускамоўная беларуская культура»!

І апошняе. Пісаць сёняння па-расійску ў Беларусі — значыць гуляць на полі акупацыйнай культуры, якая свядома ўкараняеца і якая руйнуе нацыянальную культуру. Найглыбокая акупацыя — культурная акупацыя. Свядома ці не, але многія так званыя стваральнікі «рускамоўной беларускай культуры» ўдзельнічаюць у далёка не бяскрыўдным для нацыі праксе.

rakicki.jimdo.com

## ПАЛІЦА

### «КНІГАРНЯ ПІСЬМЕННІКА»

Ірына БАГДАНОВІЧ.

Душа лістападу:

вершы, пераклады.

— Мінск: Кнігазбор,

2012. — 100 с./

Бібліятэка Саюза


беларускіх

пісьменнікаў

«Кнігарня

пісьменніка»;

выпуск 28.



Паліна КАЧАТКОВА.

Матылі:

навэллы. —

Мінск: Кнігазбор,

2012. — 144

с./ Бібліятэка

Саюза беларускіх

пісьменнікаў

«Кнігарня

пісьменніка»;

выпуск 29.

У новай кнізе вершаў Ірыны Багдановіч — паэтычныя рэзумі аўтара аб сутнасці творчасці і чалавечага быцця ў няпростым і зменлівым часе, аб вечных духоўных арыенцірах, якія задаюць высокі нябесны вектар зямному чалавечаму існаванню. А яшчэ — незгасальныя патрыятычныя ідэалы ў поліфініі сучасніці і гісторыі. Адмысловы раздзел кнігі — пераклады аўтараў беларуска-польскага культурнага памежжа канца XVIII-XIX стагоддзяў.

Першая кніга мастацкай прозы Паліны Качатковай, якая вядомая як аўтар сцэнарыя дакументальных фільмаў і даследаванняў творчасці Максіма Багдановіча — своеасаблівы гербарый уражанняў і назіранняў, згадак і экспкурсіяў.

Навэллы вызначаюцца запамінальнымі сюжэтамі, «спружыністым» стылем і адкрытай аўтарскай пазіцыяй-выяўленнем.

**ПАЛІЦА****ДЗІЦЯЧЫ «ПРАЙДЗІСВЕТ»**

Выйшаў дзясяты нумар часопіса перакладнай літаратуры «ПрайдзіСвет», прысвячаны дзіцячай літаратуре. Ён мае назыву «Дарослым уваход забаронены».



У нумары змешчаныя творы 25 аўтараў, а таксама некалькі падборак казак розных народаў свету, у перакладах 21 перакладчыка з 13 моваў, у тым ліку даволі рэдкіх: дацкай (Ханс Крысціян Андерсен), нідэрландскай (Тон Тэлеген), хіндзі і японскай (народныя казкі).

На старонках часопіса малады чытальщик знойдзе сабе творы па гусце і па ўзоры, бацькі ж зможуць пазнаёміцца з карыснымі і не вельмі парадамі па выхаванні дзіцячай і стварэнні дзіцячых кніг, якія пісьменнікі розных краінаў даюць у мастацкіх творах, зыходзячы са свайго карыснага і не вельмі досведу.

**«ПрайдзіСвет»**

Асаблівай увагі заслугоўваюць таякія культавыя творы дзіцячай літаратуры, як «Прыгоды Тома Соера» (М. Твэн), «Пітэр Пэн» (Дж. М. Бары), «Казка пра труска Пітэра» (Б. Потэр), «Чараўнік краіны Оз» (Ф. Баўм), «Мах і Шэбестава ў школе» (М. Мацоўрак) і іншыя прадстаўленыя ў нумары.

Таксама ў новым нумары «ПрайдзіСвета» змешчаныя анкеты-інтэрв'ю з сучаснымі замежнымі знакаміткамі пісьменнікамі, чые дзіцячыя творы бацькі маюць магчымасць пачытаць дзесям падарункам: У. Старк, Ю. Вісландэр і М. Вівэг.

**«ПрайдзіСвет»**

**«МОЙ ЛІСТАПАД...» АЛЕСЯ УСЕНІ**

Успаміны Алеся Усені «Мой лістапад», якія часткамі друкаваліся ў часопісе «Дзеяслоў», нарэшце выйшли асобнай кнігай у серыі Саюза беларускіх пісьменнікаў «Кнігарня пісьменніка» (выдавецтва «Медысон»).

«Кніга беспрэцэдэнтная па сваёй шырасці і справядлівасці, — гаворыцца ў анататыўкі. — Сярод пісьменнікаў пануе думка: «Калі напішаў успаміны, дык адразу памрэш...» Аўтар вырашыў правесці эксперимент на сабе».

Ва ўступе да кнігі ўспамінаў аўтар расказвае пра тое, чаму вырашыў яе напісаць, называ ў тэксті красамоўную: «Эксперимент». «Напэўна, мала каго зацікавіць нататкі пра май жыццё: адно што пра жыць усяго пяцьдзесят з невялікім хвосцікам, а другое — не такая ўжо я выбітная асона, каб выклікаць у кагосьці інтарэс, — спавядальна прызнаеца А. Усеня. — Аднак я



ёсё ж зраблю спробу выкладзіць нешта на паперы... Мае запісы — не зусім успаміны ў традыцыйным сэнсе. Чалавечая памяць непрадказальная. То яна выхапіць яркі фрагмент з дзяцінства, то азорыць зусім нядаўні эпізод жыцця. Так і ў мене. Падкажа памяць — запішу, а не — дык, мусіць, так і трэба, бо не гэтак важна...».

**ВЕРАСНЁВЫЯ ЮБІЛЯРЫ**

У наступным месяцы адзначаюць юбілеі сябры Саюза беларускіх пісьменнікаў:

- 13.09.1937 — Содаль Уладзімір Ільіч
- 15.09.1947 — Кудраўцаў Яўген Аляксандравіч (Кастусь Травенец)
- 16.09.1952 — Лапцік Вячаслаў Віктаравіч
- 20.09.1937 — Каўка Аляксей Канстанцінавіч
- 25.09.1962 — Бяляцкі Аляксандар Віктаравіч

Жадаем усім радасці, натхнення і дабрабыту!

**НАША ЕЎРАПЕЙСКАЯ ГІСТОРЫЯ**

Уладзімір Арлоў і Зміцер Герасімовіч прэзентавалі ў Цэнтральнай навуковай бібліятэцы імя Якуба Коласа НАН Беларусі свою новую кнігу «Вялікае Княства Літоўскае. Ілюстраваная гісторыя».

Нягледзячы на айчынныя праявы глобальнага падзялення, паводле трапнага выразу Уладзіміра Арлова, зала была пад завязку запоўненая людзьмі. «Дзень для нашай прэзентацыі абрани невыпадкова. 495 гадоў таму, 6 жніўня 1517, у Празе Францішак Скарэна выдаў першую беларускую друкаваную кнігу «Ісалтыр». Я ўпэўнены, што прыйдзе час, калі ў Беларусі гэты дзень будзе святкавацца як Дзень друку. Гэты фаліянт з'яўляецца своеасаблівым працягам знаёмай шмат каму з вас кнігі «Краіна Беларусь», якая пабачыла свет амаль 10 гадоў таму», — пачаў імпрэзу спадар Арлоў.

Паводле аўтараў, задача гэтай кнігі — «сканцэнтравацца на надзвычай важным для нас этапе — на эпосе Вялікага Княства Літоўскага, той магутнай еўрапейскай дзяржавы, у якой кансалідаваўся беларускі народ, у якой нашыя землі адыгрывалі важную дзяржаўную ролю, наша культура панавала, а старабеларуская мова была дзяржаўнай».



«Мы не спыніліся на 1795 годзе. Мы зыходзілі з таго, што хоць гэтая дзяржава спыніла сваё існаванне, хоць нашыя продкі сілаю расійскіх штыкоў быті вырваныя з еўрапейскай цывілізацыі, ідэя Вялікага Княства працягвалася жыць, яна натхняла новыя і новыя пакаленні патрыётаў ВКЛ, і зноў і зноў рабіліся спробы адраджэння дзяржаўнасці, — падкрэсліў адну з галоўных асаблівасцяў кнігі Уладзімір Арлоў. — Напэўна, нямногі з сённяшніх чытачоў ведаюць пра такую дзяржаву, як Сярэдняя Літва, якая хай сабе і не доўгі час, але існавала на пачатку XX стагоддзя. Ці шмат хто ведае пра тое, што ў 1939 годзе Вільня 40 дзён знаходзілася ў складзе Беларусі?»

Аўтары імкнуліся пазбыцца сухога акадэмічнага стылю, кнігу час ад часу аздабляюць гістарычныя анекдоты. Да прыкладу, размова Напалеона і беларускай бабулі пад Віцебскам у 1812 годзе. На пытанне, каму бабуля зычыць перамогі, апошняя дае недвусэнсіўны адказ: «Мы б хацелі, каб вы гналі расейцаў так далёка, каб не вярнуліся ні яны, ні вы».

Вельмі істотны падзагаловак кнігі — «Ілюстраваная гісторыя». Кніга адбылася дзякуючы мастаку і дызайнеру Змітру Герасімовічу, які знайшоў і апрацаў велізарную колькасць ілюстрацый (у кнізе іх 2000). А мастак Павел Татарнікаў адмыслову для гэтай кнігі зрабіў бліскучыя мастацкія рэканструкцыі старажытных беларускіх гарадоў і замкаў.

Кніга выйшла ў браціслаўскім выдавецтве «Kalligram» і была надрукаваная ў «Neografia», адной з найлепшых друкарняў у Еўропе.

На развітанне спадар Арлоў падзякаваў прысутным: «Мы спадзяемся, што ў гэтай кнізе нам удалося ўваскрасіць вельмі важныя старонкі нашай гісторыі. Дзякую усім, хто пашырыць кола яе чытачоў. Будзем разам уваскрасаць як еўрапейскую нацыю. Наша еўрапейская гісторыя — гэта пропуск у нашу еўрапейскую будучыню».

**Зарына Кандрацьеўва,**  
**budzma.org**

**КНІГІ ЖАЛОЮ І СВЯТЛА**

Паэтка Марыя Баравік прэзентавала ў Падсвільскай бібліятэцы (Глыбоцкі раён) свае новыя кнігі «Камень смутку» і «Прымі, душа, таямніцу».

Пра «Камень смутку» яна сказала: «Гэтая кнішка — свобода болю, споведзь душы ў жалобе па мужу. Нахлынуў, заліў усё ўнутры смутак па чалавеку, які быў у лёсанай бядзе і не выбораўся з яе. І другая душа (я) аказалася бездапаможнай. Прыйшоў магутны жаль, але праз яго прыйшло і свято».

I дзякую — шлях былы  
не агрубоў.  
I, мабыць, эта нам наканаванне:

Табе — мяне ж ударыць  
развітннем,  
А мне — малітвой промніць  
за цябе.

Некаму ж дадзена прыйсці да прасветласці, веры і малітвы. Для перамянення, для думкі і слова, што «жыццё — дзень сёняшні». Будучыя — мара чалавечая. І чалавеку трэба так мала — любіць і множыць любоў у бліжнім. А найперш у самім сабе: да бліжніга («Чуйце адзін аднаго», «жыццё — час падзення знічкі»), бо жыццё дадзена для росту душы і пазнання Бога. А мы яго часта грэшна трацім».

Кніга «Прымі, душа, таямніцу» на першы погляд камусцімага падацца рэлігійнай, але гэта не так. У ёй сапраўды ёсць вершы малітвы, і Бог паўстae як суразмоўца, да якога звернuta пытанне

і разважанне Марыі Баравік. Але гэта хутчэй пошук адказаў у сабе, «рэнтген» свайго сумлення. «Мая душа адкрыта да веры, да лагічнага, жывога Бога. Няпраўда, што разум не ўдзельнічае тут. Но разумная душа здагадваецца, выявляе праз асабісты лёс. Яна павінна быць уважлівай. Плача заўсёды ў нашай душы Бог любові. Тому прымі, душа, таямніцу! — так паэтка ахарактарызавала сутнасць гэтай кнігі.

Слухалі Марыю Баравік і выступалі з водгукам на кнігі і яе творчасць чытачы бібліятэкі, сябры суполкі ТВМ і пісьменніца Вольга Іпатава.

Марыя Баравік вельмі ўдзячна выдаўцам — Яраславу Берніковічу, Зміцеру Лупачу, Таццяне Смоктнай, рэдакцыі рэкламнай газеты «Прэфект-інфо». У Год Кнігі ў Глыбокім яны адзінай выпуслілі ў свет прэзентаваныя кнігі.

**Марыя Новікава**



▶ ПОСТАЦЬ

# ЯНКА КУПАЛА І ГРОДЗЕНШЧИНА

Сяргей ЧЫГРЫН

**Жыццё і дзейнасць вялікага нацыянальнага паэта Беларусі Янкі Купалы было звязана і з Гродзеншчынай. Упершыню сюды ён завітаў напачатку каstryчніка 1909 года. А да гэтага часу жыў у Вільні, працаў у рэдакцыі газеты «Наша Ніва». Янка Купала ўладкаваўся таксама ў бібліятэку-читальню «Веды». Гаспадаром бібліятэкі быў грамадскі і культурны дзеяч, актыўны ўдзельнік беларускага руху ў Вільні Барыс Даніловіч. Менавіта Барыс Даніловіч прапануе Янку Купалу паехаць у яго маёнтак Бенін Наваградскага павета і стаць упраўляючым. Купала ахвотна пагаджаецца. У каstryчніку 1909 года пясняр ужо ў Беніне. Там ён піша вершы «Памаліся», «З кірмашу», «Прад світаннем». 23 каstryчніка паэт стварае верш «Ноч за начкай», дасылае некалькі допісаў у «Нашу Ніву» пад рознымі псевданімамі. І ўсё гэта было створана за нейкіх дзяўчыц дзён у Беніне.**

У лістападзе прафесар Эпімакс-Шыпіла пропанаваў Янку Купалу пераехаць у Пецярбург і паступіць вучыцца на агульнаадукацыйныя курсы Чарняева. Усе выдаткі на вучобу, утрыманне і кватэрну прафесар узяў на сябе. І Купала паехаў...

Другі раз Янка Купала разам з Міхасём Лынъковым пабываў у Наваградку 29 каstryчніка 1940 года. Яны прысутнічалі на пасяджэнні камісіі, якая рыхтавала юбілейны вечар па ўшанаванні памяці Адама Міцкевіча. 4 лістапада пісьменнікі наведалі Дом-музей Адама Міцкевіча...

У 1927 годзе пры гуртку Таварыства беларускай школы моладзь вёскі Вялікая Кракотка Слонімскага павета заснавала бібліятэку-читальню, якую назвалі імем народнага паэта Беларусі Янкі Купалы. Гэта была першая ўстанова культуры рэспублікі, якой было нададзена імя песняра. Сваю працу кракоцкай моладзь пачала з таго, што сабрала кнігі і гроши на набыццё літаратуры і інвентару. Знайшлося для культурнай установы і памяшканне — хата Данілы Грасевіча, які не вярнуўся з бежанства. На заклік вялікакракоцкіх сялян адгукнуліся і жыхары суседніх вёсак Рудаўка і Малая Кракотка.

Праіснаваўшы некалькі гадоў, бібліятэка-читальння імя Янкі Купалы ў Вялікай Кракотцы была зачынена паліцыяй, а кнігі канфіскаваны. Праўда, тыя выданні, якія знаходзіліся ў чытачоў і ў перасоўках у вёсках Рудаўка, Малая Кракотка, яшчэ доўга хадзілі па руках і чыталіся яўскоўцамі.

Затым пачаліся рэпресіі супраць актыўістаў, многіх без суда і следства кінулі ў канцлагер Картуз-Бяроза. У верасні 1939 года славуна купалаўскую бібліятэку ў вёсцы Вялікая Кракотка зноў аднавілі, але праз некаторы час яе дзейнасць была спынена — ужо Другой сусветнай вайной.

Дата новага нараджэння Вялікакракоцкай бібліятэкі — жнівень 1946 года. Адночы ў вёску завітаў супрацоўнік слонімскай раённай газеты «Вольная праца» паэт Анатоль Іверс. Ён сабраў калгасны сход, на якім было аднадушна вырашана прызначыць загадчыкам бібліятэкі імя Янкі Купалы інваліда вайны Аляксандра Жыткевіча. Трыццаць гадоў адпрацаўваў Аляксандр Іванавіч,

рабіў усё, каб яго родная бібліятэка апраўдала імя вялікага Купалы...

Вялікую дапамогу ў работе бібліятэкі аказалі і жонка Янкі Купалы Уладзіслава Францаўна Луцэвіч. Жывучы ў Мінску, яна амаль кожны месяц прысылала ў бібліятэку пісмы, бандэролі і пасылкі з кнігамі і альбомамі. У 1951 годзе Уладзіслава Францаўна ўпершыню наведала Вялікую Кракотку, а ў 1957-м прымала ўдзел у святкаванні 30-годдзя бібліятэкі. Сустэрчы з гэтай жанчынай Аляксандра Жыткевіч (у 1999 годзе яго не стала) заўсёды ўспамінаў з вялікім хваляваннем, радасцю і цеплінёй.

Дзякуючы цётцы Уладзі, для бібліятэкі прыслалі свае кнігі з аўтографамі Міхася Лынъкову, Аркадзь Кулішоў, Андрэй Макаёнк і многія іншыя вядомыя пісьменнікі.

У 2005 годзе бібліятэка ў Вялікай Кракотцы набыла новы статус і стала Бібліятэкай-музеем імя Янкі Купалы. А ў 2007 годзе яна адзначыла сваё 80-годдзе. Але гэта быў апошні юбілей бібліятэкі ў Кракотцы. У 2008-м яе закрылі, а каштоўныя кнігі і фотадздымкі перадалі ў іншыя бібліятэкі Слонімшчыны, а таксама ў Сялявіцкую сельскую бібліятэку — суседнюю з Вялікай Кракоткай.

Усе акупациі і войны перажыла славна Купалаўская бібліятэка, а вось сённяшні час перажыць не змагла...

У самім Слоніме Янка Купала пабываў толькі адзін раз. Пасля Народнага сходу Заходній Беларусі ў Беластоку ён 15 лістапада 1939 года вяртаўся ў Мінск. Па дарозе вырашыў заехаць у Слонім, дзе ў гэты час жыў беларускі паэт Гальшаш Леўчык, каб сустэрцца з ім. «Шаўарале», на якім ехаў пясняр, спынілася на вуліцы 3 Мая (ципер гэта вуліца Чырвонаармейская. — С.Ч.) каля невялікай хаткі № 73 (зараз яе ўжо няма, тут знаходзіцца Слонімскі аўтарамонтны завод. — С.Ч.).

Убачыўшы Купалу, Гальшаш мочна ўзрадаваўся. Яны абняліся, і гаспадар хаткі запрасіў госця ў свой пакой. Пасля гутаркі яны паехалі ў першы беларускі рэстаран, які знаходзіцца ў цэнтры Слоніма. Паабедаўшы за кошт Купалы (ён частаваў), Гальшаш Леўчык паказаў, як праехаць на Мінск па Маставой вуліцы (ципер гэта вуліца ў Слоніме носіць імя Янкі Купалы. — С.Ч.), і яны разві-



Жонка Янкі Купалы Уладзіслава Францаўна Луцэвіч (за столом другая справа) на 30-годдзі Вялікакракоцкай бібліятэкі імя Янкі Купалы Слонімскага раёна, 1957 г.

татліся. Больш сустэрцца ў жыцці Янку Купалу і Гальшашу Леўчыку не давялося.

Другі раз Янка Купала наведаў Беласток у каstryчніку 1940 года. А ў верасні гэтага года газета «Літаратура і мастацтва» паведамляла, што члены праўлення ССП БССР і група пісьменнікаў — Я. Купала, Я. Колас, М. Лынъкоў, П. Броўка, К. Крапіва, П. Глебка, З. Аксельрод, М. Танк, П. Пястрак, Г. Камянецкі, М. Модэль, А. Кучар — на днях выезждаюць у Беласток, дзе будзе працягнута работа праўлення ССП БССР па прыёму лепшых пісьменнікаў заходніх абласцей, якія творча выявілі сябе, у Саюз савецкіх пісьменнікаў БССР. Некаторыя пісьменнікі ў Беласток выехалі на цягніку, а Купала з Коласам паехалі на машыне Коласа. Разам яны прынялі ўдзел і ў пасяджэнні выязной сесіі Акадэміі навук БССР у Беластоку, дзе абміркоўваліся пытанні і проблемы развіцця культуры і эканомікі заходніх абласцей Беларусі. Пасля сесіі беларускія песняры сустэрціся з студэнтамі і выкладчыкамі Беластоцкага педінстытута. У сваім хатнім архіве знайшоў згадку ўспамінаў пра сустэрчу Купала з Коласам у Беластоцкім педінстытуце, якую некалі мне даслаў краязнавец і музейшчык з Дзятлава Міхась Петрыкевіч (1913—1999), тады студэнт гэтага інстытута.

Яскравым доказам того, што Янку Купалу на Гродзеншчыне любілі і лічылі духоўным прафесіялом, стала тое, што пасля ўз'яднання Заходній Беларусі з БССР у 1940 годзе жыхары Лідчыны (рабочыя і службоўцы Лідскага чыгуначнага вузла на сваім перадвыбарным сходзе) адзінагалосна пропанавалі вылучыць кандыдатам у дэпутаты Вярховнага Савета БССР народнага паэта. Гэту пропанову з запалам падтрымалі ўсё прафесіяльныя Лідцы і Лідскага раёна. І дружна вырашылі: «Вылучыць таварыша Луцэвіча Івана Дамінікавіча (Янку Купалу) кандыдатам у дэпутаты Вярховнага Савета БССР і прасіць яго даць згоду балатавацца па Лідскай-Слабадской выбарчай

акрузе № 306 Беларускай ССР. 13 сакавіка 1940 года Янка Купала прыехаў у Ліду на сустэрчу з выбаршчыкамі. Разам з ім прыехалі з Менска пісьменнікі Пётр Глебка, Але́кс Кучар, Зэлік Аксельрод. Спыніліся гості ў гасцініцы па вуліцы Сувальскай (ципер вул. Савецкая), у былой гасцініцы «Брыстоль». Да прыездных далаўчыліся гарадзенскія паэты Валянцін Таўлай, Ніна Тарас, Анатоль Іверс, Пятрусь Граніт. У час прыезду любімага паэта была адліга, макратка такая, што ў туфлях цяжка было прыгніц па тратуары, каб не замачыць ногі. І тады паэт Валянцін Таўлай, які быў супрацоўнікам лідскай газеты «Уперад», збегаў на гумавую фабрику «Ардаль» і прынёс дарагому гостю падарунак рабочых: пару новенькіх галёшаў. Гэты факт добра памятаецца ў Лідзе і выклікае сціплае пачуццё горнага ў лідчан (пра гэты выпадак хораша напісаў у сваім вершы «Галёшы для Купалы» беларускі паэт Станіслаў Суднік).

Краязнавец з Валеўкі Наваградскага раёна Уладзімір Урбановіч (1921—1999) даслаў неяк мне ўспамін пра сустэрчу з Янкам Купалам тады ў Лідзе. Уладзімір Аляксандравіч у пісме прыгадваў: «Я ў той час вучыўся ў Лідскай сярэдняй школе № 3, што за чыгункай была, якую лідчане тады называлі чыгуначнай. А паколькі Янка Купала балатаваўся па Лідскай чыгуначнай выбарчай акрузе, то і сустэрча адбывалася ў клубе чыгуничнікаў. Таму нашай школе было даручана пасля сустэрчы наладзіць канцэрт... У Ліду Янка Купала прыехаў 13 сакавіка 1940 года. Сустэрча адбылася назаўтра, 14 сакавіка. Як сёння памятаю — гэта быў чацвер. Цэлы дзень у школе тыя, хто ўдзельнічалі ў канцэрце, рэпетіравалі, рыхтаваліся. Гучалі беларускія, польскія і рускія песні і вершы, быўшы гімназісткі ладзілі танцы, фізкультурнікі — свае нумары... Мне запомніўся доўгі стол, за якімі сядзелі людзі ў гімнасцёрках і ў чыгуначнай форме. Сярод іх яго даць згоду балатавацца па Лідскай-Слабадской выбарчай

Янка Купала, такі ж самы, як на партрэтах у школьніх падручніках: гладка прычесаная валасы, добры, лагодны пагляд і нешта такое, што рабіла яго блізкім, родным і дарагім для лідчан. Нешта казалі людзі ў гімнасцёрках, чыгуначнай форме, нешта прамаўляў і Янка Купала, а пасля ён чытаў свае вершы. Упершыню я пачуў «Накарміліся панскаю ласкай», «З новай думкай» і яшчэ нешта. Зала аплодіравала, паэт кланіўся, пасля пайшоў на сваё месца, узмахнуў руку, мабыць, каб спыніць воплескі, яшчэ раз пакланіўся і сеў за стол. Пасля выступіла Ніна Тарас, яна чытала свае вершы. Запомнілася яшчэ выступленне Валянціна Таўлай. Ён і Ніна Тарас працавалі тады ў лідскай газете «Уперад»... Яшчэ не заціхлі воплескі пасля выступлення Таўлай, як на сцэну паднялася малая дзяўчынка і стала побач з паэтам. Яна была такая маленская, што галоўка яе дасягала краю стала. Дзяўчынка пачала нешта гаварыць. Раптам Янка Купала падняўся са свайго месца, выйшаў з-за стала, узяў дзяўчынку пад пахі і паставіў на стол. Дзіця неяк разгубілася. Валянцін Таўлай нешта сказаў ей (гэта была яго родная сястрычка), жэстам рукі падбадзёрыў. І яна пачала чытаць нейкія вершы. А калі скончыла, павярнулася тварам да прэзідента і пакланілася. Янка Купала абняў яе і пачала вагабодзіцца. Дзяўчынка саскочыла са стала і пабегла ў залу, якая грымела воплескамі...».

15 сакавіка Янка Купала з Ліды прыехаў у Менск. А 24 сакавіка 1940 года адбыліся выбары, наш пасярэднік стаў дэпутатам Вярховнага Савета БССР. Праз тры дні ў маскоўскай газете «Ізвестія» з'явіўся яго артыкул «Моім избирателям», у якім паэт пісаў: «Какая это великая радость для меня, писателя, который 35 лет писал песни о родном белорусском народе! Я глубоко благодарен моим избирателям — трудящимся Лидского района, оказавшим мне высокую честь избранием в депутаты Верховного Совета БССР. До конца моих дней я буду верно служить народу...».

**АБРАЗКІ**

# ПОШУКІ ІСЦІНЫ

Лідзія АРАБЕЙ

**Новае вока**

Маязнаемая зрабіла аперацію на воку — памяняла крышталік, які затуманіла катаракта.

Прыйшла дадому і ўсцешылася:

— Божа мой, як па-новаму свет убачыла, усё так ясна відаць!

Потым глянула на сябе ў лосцерка і засумавала:

— Я ж не думала, што я такая старая, такая марышчыністая...

**Слабы пол**

Цяпер слабым полам лічашца ў нас мужчыны, і ў аўтобусах, у трамваях жанчыны павінны саступаць ім месцы.

**Кіно**

Яшчэ на памяці ў нас фільмы пра вайну, дзе нашы калашнікі немцаў — стралілі, забівалі, і мы іх не шкадавалі, забіць немца было не грахом, а герайзмам, бо яны агрэсы, захопнікі, акупанты.

Цяпер з немцамі сябруем, а ў фільмах паказываюць, як душаць, рэжуць, забіваюць свае сваіх.

**Ганарап**

Стаялі ў доўгай чарзе да касы ў выдавецтве па ганарап, які плацілі раз у месяц. І раптам Аркадзь Куляшоў, не без гумару, прадэкламаваў:

«Приятно и радостно знать, что чернила, обильно пролитые на бумагу, не пропали даром и дали свои результаты».

Ён перафразіраваў Сталіна, які некалі сказаў:

«Приятно и радостно знать, что кровь, обильно пролитая народом, не пропала даром и дала свои результаты».

**Дзвёры**

Перад тым, як легчы спаць, я правяраю — ці замкнёныя ў мене дзвёры. Мала што... І часам успамінаю, як зімою 1942 года ішла я ўсём лесам з Узды ў Нізок. Выйшла з Узды — было яшчэ светлавата, а як увайшла ў лес — зусім сцямнела. Ішла і не ведала — ці туды ж я іду. Але вось выплылі з цемпры стрэхі нізаўскіх хат, дзе-нідзе свяціліся вонкі.

Датупала да хаты, у якой нарадзілася, узялася за язычок клямкі. Дзвёры ў сенцы былі адчынены. І далей, у хату, не замкнёныя. І гэта познім вечарам, у час вайны.

Як потым я ўбачыла, дзвёры ў хату ніколі не замыкаліся, ні ў дзень, ні ўначы. Гэта цяпер на іх вісіць вялікі замок, бо цяпер тут ніхто не жыве.

**Шнурочак**

Па жыцці мы ідзем, як па шнурочку, нацягнутым на двух высоких ступках — і раптам ці сам астуپішся, ці нехта тузане за той шнурочак, і ты бразнешся воблем і моцна паб'ешся. І адтаго падзення не ўсеражэшся, бо яно непрадбачанае, прыходзіць знянацку і з таго боку, адкуль ніяк не чакаў.

Мне, напрыклад, найбольшыя подласці рабілі людзі, якім я рабіла дабро.

**Расчараванне**

Некалі мы верылі і дактарам, і правадырам. З цягам часу аказаўся, што нельга верыць ні дактарам, ні правадырам.

**Прарочылі**

З'явілася фатаграфія — і пачалі прарочыць, што зінкне жывапіс, бо навошта маляваць карціны, калі пістрыкіні апаратам — і вось табе пейзаж, націрморт, партрэт...

Але жывапіс не зінкі.

З'явілася тэлебачанне. Пачалі прарочыць: зачыніцца кінатэатры ды ўсялякія оперы, бо навошта туды хадзіць, калі ўсё можна паглядзець дома, седзячы на канапе.

Але і тэатры выжылі.

Цяпер з'явіўся інтэрнэт, і зноў прарочыць: зінкне кніга, бо ўсё можна прачытаць у тым інтэрнэце.

Але не зінкне кніга, бо калі яна, не дай Бог, зінкне, надыдзе канец цывілізацыі.

**Дуэлі**

У далёкім мінулым свой гонар мужчыны адстойвалі на дуэлях, падстайлілі свае грудзі пад кулі, каб у паядынку сустрэцца са сваім крываціцелем.

Цяпер дуэлі забароненыя, і іх месцы занялі нагаворы, кляўзы. І выкарыстоўваюцца цяпер не кулі, а брыдкае слова, ды яшчэ сказанае праз прэсу. А слова часта раніць матніць за кулю.

**Зарок**

У першы год сумеснага маладога жыцця муж часам узвышаў на жонку голас. І яна крывацілася, плакала. Тады ён не ведаў, як яе супакоіць, прасіў прабачэння і нарэшце на сцяне іх маленькага пакойчыка, на шпалерах, пісаў зарок: «Бажуся, што больш ніколі не буду ўзвышаць на цябе голас».

Калі часам забываўся на свой зарок ды зноў пачынаў сварыцца, маладая жонка падводзіла яго да сцяны і паказвала: «Паглядзі, што ты туц напісаў...».

Прысаромнены муж заціхаў.

Але тымі зарокамі бытлі спісаны ўсе шпалеры на сценах.

**Класікі не выпендрываюцца**

Каб паказаць свой незвычайні талент, сваё ўмение пісаць вобразна, некаторыя аўтары пішуць так мудрагеліста, так напышліва, што кожны сказ у іх падобны на шараду, трэба добра пакруціць галавою, каб зразумець, што хоча сказаць той пісака. Такія творы чытаць цяжка і нецікава, бо аўтар выпендрываеца.

Пасля яго чытаць класікі — нібы дыхаць свежым паветрам, усё тут так зразумела і проста, і ў гэты прастаце яго геніяльнасць.

Класікі не выпендрываюцца.

**Без віні вінаватыя**

Жыццё ў час вайны на акупаванай немцамі тэрыторыі лічылася

раней цёмнаю плямама ў біяграфіі чалавека. А за што?

Начальства, якое мела машыны, уцікала ад немцаў, пакідаючы свой народ, пакідаючы часам жонак і дзяцей. А потым, калі вызвалілі Беларусь, вярнулася і ўвеселі народ узяло пад падазрэнне.

І да сённяшняга дня на тых, хто жылі ў акупацыі, узводзяць паклёні. І няма ў каго і дзе шучыць праўды.

**SOS!**

Ратуйце нас ад тэлебачання! Яно ўрываеца ў нашы кватэры як злы дух, як разбойнік, яно калечыць маладыя душы! Яно ўрываеца ў нашы кватэры з нахамі, з пісталетамі, са зварыным аскалам на твары і вабіць у гэты дзікі свет маладых і дурных, якія ў зверстве бачаць рамантыку. І гэта робіцца знарок, каб выхойваць з моладзі зомбі.

**Вораг наш**

Час — наш вораг. Мы сядзім і ці стаем, спім ці гуляем, а ён ідзе. Ідзе і робіць сваю работу. «И каждый миг уносит частичку бытия», — як сказаў паэт. Не паспелі азірнуцца — і ўжо час пакідаць гэты свет. І адзін лёс чакае каралі і чарвяка, цара і халопа, усе ператвараюцца ў пыл і круцяцца з планетаю Зямля ў космесе.

**Мая тэорыя**

Яшчэ з самага зачатця ў лоне мацеры фармуецца асоба чалавека, ужо там вырашаецца, якога колеру будуць очы, якога колеру валаасы, якога будзе росту, якім хваробамі хвараці і колькі гадоў праўжыве. Усё гэта вынікае са спадчыны, але не толькі маці і бацькі, а бабак і прабабак, дзядоў і прадзедаў, і яшчэ далейшых прашчураў. Мацярынскае лона, як той камптар, складае, адымает, множыць, дзеліць той спадчыны матэрыял, вылічвае, што ўключыць у асобу, якая яшчэ не нарадзілася.

А калі той камптар памыліцца, не так падзеліць ці памножыць, то нараджаецца дзіця-калека.

А мы кажам — лёс...

**Тэатр**

Чалавек прыходзіць у жыццё, як у тэатр, нагледзіца розных спектакляў чалавечых камедый, сам пабудзе артыстам — і вяртается туды, адкуль прыйшоў. Здаваўся. Больш у гэтым бяздарны тэатр не прыйдзе.

**Праз нейкі час**

Спачатку чалавека арыштоўваюць, шальмуюць у друку, а праз нейкі час называюць яго імем вуліцы і плошчы горада.

**Абследаванне**

Мая сяброўка праходзіла ў бальніцы абследаванне. Ну, розныя там аналізы, прасвечванні ды праслушванні. Пасля таго абследавання доктар сказаў, што арганізм у яе не такі ўжо, як у васяманца-цігадовай. І пячонка па старэла, і ныркі не так працуюць, а пра сэрца

і казаць няма чаго. Назначыў, якія таблеткі глытніць, якую ежу ўжываць, і пад канец парадаў:

— І не запашвайце грошай.

Здаецца мне, што гэта парадаў найлепшы. Но вечна мы тыя грошы ашчаджаем, эканомім, а прыходзіць час, калі гэта рабіцца вартым.

**Пыл**

І трыста, і пяцьсот гадоў таму назад жылі людзі, а сёння ад іх застаўся адзін пыл, ды і той, мусібыш, развеяў вечер. А некалі ж тыя людзі хваляваліся, перажывалі, нечага дабіваліся.

І сёння, калі на мяне навальваецца нейкай згрызота, непрыемнасць, я какау сама сабе:

— Сціхні, супакойся, не хвалойся, пройдзе якіх пяцьсот гадоў — а час хутка ляціць, і ад цябе, ад тваіх проблем і пылу не застанеца.

**Ахвяры**

Некаторыя жанчыны ахвяруюць сям'ю, дзецімі дзеля кар'еры альбо дзеля мастацтва. Іншыя ахвяруюць кар'ераю, мастацтвам дзеля сям'і.

А ў выніку ахвярамі робяцца самі, дажываючы жыццё ў адзіноце.

**Вырасці чалавекам**

Прайшла інфармацыя: мужчына загінуў, ратуючы двухгадовага хлопчыка. Ён выкінуў дзіця праз акно з ахопленага польмем дома, а сам не паспел уратавацца.

Якім чалавекам павінен вырасці той хлопчык, каб аддзяліць мужчыніе, якія аддаў за яго сваё жыццё?

**Чорны дзень**

Яму было ўжо за трыццаць. Працаваў на будоўлі, жыў у інтэрнаце, які давала яму будоўля. Быў ён хлопец практичны і з кожнай палучкай адкладваў крыху грошай — на чорны дзень. І вось чорны дзень надышоў — трэба было жанцца, бо дзячычына, з якою гуляў, — заціжарыла. І ўсе грошы, якія збіраў, — разышліся: на вяселле, на аренду кватэры і яшчэ на нешта, сам не ведае, на што.

А чорныя ж дні наперадзе.

**Лясы**

Скончылася вайна, краіна ляжала ў руінах, і трэба было адбудоўвацца. І пайшлі людзі ў лясы, і пачалі валіць дрэвы — на хаты, на жытло. І Якуб Колас напісаў верш — «Няхай адпачынць лясы». Ён заклікаў будаваць дамы не з дрэва, а з цэглы, бо бачыў пагрозу прыродзе, якая навісла над краем.

Сёння зноў заклікаюць берагчы лясы, але ўжо для таго, каб не рабіць з дрэва паперы і не выдаваць кніг і газет, каб інфармацыя ды літаратураю карысталіся з электронных сродкаў.

І сёння ратуюць прыроду, але ці ўратуюць чалавечыя душы?

**Успамін**

## ВЕРШЫ

## АПОШНІЯ СТАРОНКІ

Алег ЛОЙКА

## Дзе ты, леў сапяжанскі?..

Дзе ты, леў сапяжанскі?  
Дзе вы, ільвы Скарны,  
Наднёманскі, надбужанскі,  
З-панаў Дняпра і Піны?..

А вы, ільвы-ліцьвіны —  
Чараўнікі-эскулапы:  
Розум мудры, ільвіны,  
Недараўальныя лапы?..

І вы, ільвы-беларусы,  
Маўклівія талеранты, —  
Хопіц здрады, падкусаў,  
Інтэграцыйных трантаў!..

Часе, хлынны, імклівы,  
Стань нашым Запарожжам,  
Непакорна грывой  
Змяці, што змесці зможаш!..

Па-свойму нашы каліны  
Няхай зноў квітнеюць гожса!..  
Блізіца час ільвіны,  
Не блізіца ён не можса!..

Крамлёўская калідоры,  
О, як жа нам даспеху,  
Каб з вали на пераговоры  
Новы прайшоў Леў Сапега!..

## Роднай мове

Шаную цябе, родная, шаную,  
Заходзячы ў цябе, нібыта ў храм,  
Дзе музыка святла твайго пануе  
Зарой, нязгаснай сэрцу і вачам.

Дзе вусны зноў табою ажыўляю,  
Маё ты шчасце, дзіва і бальзам,  
І вечнасцю твайю прамаўляю,  
Нявечны сам.

І што цябе, зямной, калісь не стане,  
Не веру анікім зvezдарам,  
Бо я сваё зямное ўшанаванне  
Не знікам, — зоркам вечным перадам.

## Літве

Не скуголь на бяду, сава,  
Не мані ні арлам, ні совам:  
Беларус з табой, Літва,  
Аб'ядноўвалі словам крэсовым.

Крэ каму, а каму — калыбель,  
Найзялёнейшыя сенажаці,  
Ніў, садоў залатая спель,  
Па-над імі — песня маці.

Не, таго не зацемніць трава  
Па-над Нёмнам, Дняпром, Бугам,  
Дзітваі:

І мая ты малітва, Літва,  
І ў Літве я, нібы ў малітве.

Блаславёным плыўі, прыпамін,  
Блаславёна станові, споведзь:  
Беларус — учараши ліцьвін,  
Летувіс — учараши літовец;

Аб'яднаны не Крэсамі мы,  
Не ліштвой, не агнём, не дымам,  
Не Крамлём, не пургой Калымы,  
А малітвой да вечнай Радзімы!..

## Набалелае, ці ж уміручае?!

Набалелае, ці ж уміручае,  
Вялікамучанікаў як шанаваць?..  
Памяць пра іх, пакутлівых, мучае,  
Кветкай, вянкамі не суняць.

Дык хто ж вялікі, мучанікі, дучы,  
Правадыры ці засценкаў кат,



«Хайль!..» у Асвенцымы вядучы  
Ці ў Магаданы вядучы мат?!

Божа, хто ж можа тут быць натхнёны,  
Крыўду людскую чым прымнеш?!

Правдыроў скланияем імёны,

Вялікамучанікаў — менш і менш.

Круціца кола каламуты,  
Утрапенне, боль, адчай...

За вялікамучанікаў усяленскі смутак —

З кожнай хвіляю крапчай!..

## Сябрам

Адкуль вы, непагадзь, беды,  
Завыванні вітраў?..

Я не магу без бяседы,

Я не магу без сяброў!..

Мне вітраўска — не сябар,

Не сяброўка слата,

Піліпаўкі чорны табар,

Цемрадзі глухата, —

Не ім жа мая сасонка

Цягні галінкі страсе,

Чакаючы гамонкі

Аб прайдзе, любові, красе,

I, быццам рукою, здыме

Непагадзяў кілім,

Прагнай долі Радзіме,

Свету ўсяму і ўсім...

Дык дзе ж вы, сябры-непаседы?

З блізкіх і дальніх бароў?..

Цяжка мне без бяседаў,  
Пакутліва без сяброў!...

## Дараўжэюць тэлефоны...

Свет няўмольна прэ ў адхона —  
Нівы, сенажаць, лясы, —  
Дараўжэюць тэлефоны,  
Дараўжэюць галасы,

Ды не выбарчыя, — маці,  
Што не толькі сцеле лён,  
А ў аграрнадумнай хаце  
Абнавіла тэлефон.

Са сталічнаю дачкою  
Гаварыць ёй, гаварыць,  
Толькі ж... на табе такое —  
Белым полыменем гарыць:

Здараўжэю званок даشэнту...  
І каго, за што вініц?..  
Дарагому прэзідэнту  
Трэба, трэба пазваніц!..

\*\*\*

Стрэліла б напрамую  
Ў дуб, ваду, зямлю, —  
Цябе, маланка, прыму я,  
Благаслаўлю.

І задаволены буду  
(Запэўніаю, не хлушу!),  
Калі зігзанеш ты і ў буду,  
Я ў якой не служжу.

Адвагі ж стаць на вагі  
Важкіх падзеяў, трывог,  
Надзеночыся на зігзагі,  
Якіх не прадбачыць Сам Бог!..

\*\*\*

Веру, што ў раўнавазе  
Радасць і слёзы на свеце:  
Кветкі сягоння ў вазе,  
Заўтра — ваза ў смеци.

Лучынай стала кап'ё,  
Неонам — змрок пячорны, —  
Большае куп'ё,  
Большае ценъ чорны.

Ды чым яно большаць будзе,  
Тым болей — сонцаў прамень  
Лаўжам, сасонкам, людзям  
Зроўнаважыць ценъ.

Саркафагаў шмат ляжса  
Чарнобылі падміць,  
Толькі на сонечным пляжы  
Алешыны зашумяць.

## У працяг Mіхася Лынькова

Чало ўзарана,  
Думак барозны, —  
Эх, рана, рана,  
Эх, позна, позна!..

Дранічак драны,  
Сцежскі бег росны...  
Эх, рана, рана,  
Эх, позна, позна!

Парам дабраным  
Рознае розным  
І рана, рана,  
І позна, позна...

Жыццё, як мембрана,  
Таемнія красны, —  
Эх, рана, рана,  
Эх, позна, позна!

## Шарае прагну гадзіны...

Прагну не жартую і глуму,  
Можа, такі ўжо адзіны,  
Брату, і свату, і куму  
Шарае прагну гадзіны:

Цішыні куставое  
Дзедавай мілай хаты,  
Вечару, што ў сувоі  
Песняў і казак багаты.

Чым распачаць вячэру,  
У дзеда я не пытало,  
Думцы яго веру,  
Кленічаў не вітало,

Аднак жа готовы і хорам,  
І шарай гадзіны вечам  
Рэкламаў ілжы і сорам  
Усіх вакзалаў развенчаваць!..

## Адступіцеся, цары і каралі!..

«Толькі закаханы мае  
права называцца чалавекам».  
Аляксандр Блок

Адступіцеся, цары і каралі,  
Прынцы, князі, фюрэры і ханы —  
Чалавекам не бязлюднае зямлі  
Можа быць адно, хто закаханы!..

Жаль, не я прамовіў эста, Блок,  
Ды ягоным эпігонам быць я згодзен  
Між маланкавых, грымотлівых аблок  
І між мудрасці, што тоіца ў народзе,

Бо на свеце ні зубром, ні матыльком  
Быць ніколі не жадаў я, не жадаю  
І глынаю найгарчайшы ком,  
Калі лёс мяне ў няянавісць закідае,

Згубнай — ёй Шлях Млечны не любіць,  
Не услыўляць натхнёныя сакрэты,—  
Закаханым чалавекам быць мне, быць,  
Як бытлі дагэтуль ўсе паэты!..

## Беларускае

Беларусь дарагая —  
Прэзыдзікі сцяжын,  
Гасцінец да небакраю  
Дзівасілу, ажын,

Чырвань рухаў балючых,  
Свойскіх палотнаў бель,  
Шэпт крэйніц неўміручых —  
Беларусі купель.

Бароў векуістых пагоркі,  
Сплаканых бяроз,  
На вуснах — прысмак горкі  
Ад неўміручых слёз,

Вясельны блакіт у кяліхах  
Ледніковых азёр,  
І заклёнены ад ліха  
Пад дрыжэннем зор,

Маладзікі і ветах,  
Млечнага шляху кайма  
І канец свету,  
Канца якому няма.

## ВАНДРОЎКІ

## ЛАНДАН: МАЗАІКА Ў КРУГЛАЙ РАМЕ

Янка СКРЫДЛЁУСКІ

**Прызнаюся напачатку: не прымаю вымаўлення (і напісання) назвы гэтага горада і праз халоднае «наркамаўскае» о — Лондан, і праз прысвоеное тарашкевіцай (як двумя пазнакамі-насечкамі над тым о) ё — Лёндан.**

Гэтаму гораду найбольш пасуе роднае, стагоддзямі абцалаванае вылізане — спадчынна ангельскае Ландан. Так яно і мусіць передавацца ў беларускай транскрыпцыі, калі, зрашты, мы самі чакаем ад суседзяў-еўрапейцаў адпаведнага: пачуць ад іх не скончана-спаланізавана-ўбальшавічаны Мінск, а — Менск.

І не толькі таму. О не перадае ў націскным — а таму асноўным складзе — усе сутнасці брытанскай сталіцы. О — хоць і больш вольнае, чым «надсоленае» ё, больш раскаціскае, ды ўсё ж заціснutaе — і ў вуснах, і ў слове. А вось а — амаль ідэальнае ў маўленні кола.

Як і ангельская паўнагалосая сталіца, якая радыусамі-дыягоналямі праменіцца-разыходзіцца ад успамінаў да выдумкі, ад гісторыі да заўтрашняга, ад ранку да адвячоркі, ад панядзелка да ўікенда, ад дысертаты да верша...

Пасля ўсіх здарэнняў 11 верасня глядзім праз ілюмінатар на крыло самалёта ніякавата: такое ўжо яно лёгка-слабое, як і жыццё...

Аднак за некалкіх хвіляў патрапляем са змрочнай віленскавосеніцкай залевы — у мяккую бавоўну, а затым — пад сонца. Хоць на шкле малююцца марозныя ўзоры.

Яркае сонца і пякучы мароз — разам толькі над зямлём.

За вакенцам, на светла-блакітным пухавінні — ценъ самалёта ў колыцы вясёлкі. Як шэры дэльфін плыве па небе.

— Пад намі Амстэрдам, — падведамляе пілот. Але таму цяжка даць веры. На зямлі — акіян



снегу: то роўнае поле, то белыя скірдзішчы. Не раўнучы, Антарктыда. І не цяплюе ад сціардэсінага чырвонага віна — Rège Patriarche, — адно чырванеюць шчокі, калі ўслед прыліпае сугалосная згадка пра нязменнага беларускага патрыярх...

Пасля Амстэрдама пачынаюцца снежныя замёты — як няскончыця дзюны. Успаўзаем яшчэ вышэй — і да галоўнай ангельскай нябеснай брамы — аэрапорта Хітроў — застаецца 30 хвілінаў.

Напэўна, высокія птушкі бацаць нашую зямлю як спыту з размаітых кавалкаў коўдру. Толькі нашыя краўцы-шаўцы менш ахайнія за брытанскіх.

У чужамоўнай краіне пачынаеш разумець нямых і спачуваць ім больш, чым дзе-кольвеk дома.

Турист-абывацель ланданскую мазаіку можа смела ўставаць у аграмадную металёва-іскрыстую раму гарадскога «чортавага кола», якое па-сучаснаму ўзвышаецца над фанабэрыйствам Біг-бэнам. Я ж, анічым не адрозніваючыся ад тых абывацеляў, не буду рабіць таго — бо ўявіў, як яно, гэтае кола, можа крутнунца ды пакаціцца па шарай Тэмзе.

Паспрабуй тады дагнаць карцінку... На вуліцах паміж старадаўняй вышытланцонімі будынкамі — як сучасныя зіхоткія каронкі ў роце Ландана — квадраты, піраміды з металу і шкла. Паўстагоддзя

таму на іх месцы падалі нямецкія бомбы. «Карыес нацызму» з'ёў шмат дамоў у бізнес-цэнтры брытанскай сталіцы.

...Як нашыя ў трыста разоў бяднейшыя студэнткі-дзяўчаткі могуць апранацца ў паўтысячу столак прыгажэй і шыкоўнай за англічанак!!!

Іяшчэ: чаму падорана жонкай туалетная вада ў Ландане пахне нашмат далікатнай і загадкавай, чым у Менску?

...Нацыянальная галерэя.

Рафаэль.

Ціньян і «Алегорыя здаровага сенсу»: яго тры галавы.

Імпрэсіяністы — чарайнікі аб'емнага святлаколеру. Клод Манэ, яго «Лілеі», «Фрызы (Касачы)». Калі маляваў свою цнатлівую класіку, над светам бушавала першая сусветная вайна, а над піцерскім Эрмітажам і маскоўскай Трацькоўкай — рэвалюцыя...

Баюся разбудзіць маладую цяжарную негрыцянку-музейніцу, якая спакойна дрэмле пераднатоўпам.

...Шкло ў півярнях настолькі чыстае, што думаеш: яго выбілі.

Тут нарэшце па-ангельску «прачышчаецца» сэнс-паходжанне аднаго беларускага імя: ALES у перакладзе — ПІВЫ (балае яго — піва — тут настолькі шмат, што яно ўжываецца ў множным ліку, — у адрозненні ад нашай постсавецкай традыцыі ПІВА з нязменна-адзінным «Жыгулёўскім»)...

Ланданскі прафесар Макмілін, нястомны даследчык-папулярназатар у англомоўным свеце беларускай літаратуры, малюніча распавяў, як праз тое піва аднойчы да болю адчуў сябе савецкім чалавекам — у 70-х гадах у Маскве, спякотным летам, перад кіёскам з тым «Жыгульёўскім». Выстаяў даўжэную чаргу — і аказаўся, што пеністы напой разліваюць толькі ў тару спажывцу, што ў краіне пераможнага камунізму не хапае шкляных куфляў... І выпхнулі ў небараку з чаргі, але свет не без добрых людзей: адзін з выпівох дацаціў мутнью вадкасць з паўлітровага слоіка і выратавальні-спачувальніка прапанаваў ланданцу. Так і адбылося прафесарская пасвячэнне ў скuru гомо саветыкуса...

Тут жа моцнае піва — у бутэльках. І завецца «ячменнае віно».

Вэстмінстэрскае абацтва анік не змяшчаеца ў аўкектыў вузкага кітайскага фотаапарата, не гаворачы ўжо пра сімвалічны Біг-бэн...

Дадаюцца наччу адмоўнія камертоны: вуркатанне самалётаў ды віскільныя сірэны (пажарныя, медыкі, паліцыя?). Зрэшты, паліцыя — наўрад ці. Хоць і горад — найтурystычны, і спакойныя англічане занепакоеныя тэрасыстычнымі атакамі, аднак за два тыдні паліцыятаў бачыў толькі двойчы: калі амбасады ЗША правяралі паркоўку і — пачарку вершнікаў. Ён і яна. Такія грацыёзныя, шчаслівія — як на спатканне выбраўліся. І іх хапае дзеля парадку ў гэтым неразумелла-спакойным мегаполісе!

У парку Святога Джэймса далікатнымі светла-ружовымяи гронкамі-суквеццямі буяць краскі. А над імі — лес выпечаных пранумараўных дрэў з зялёнымі пластыкавымі карткамі-нумарамі: 07050, 07051...

На тратуарах надзвычай цесна. Усе мкнуть пад ногі... Пакуль не даходзіць: тут, як і на аўтадарозе, кроначь злевася...

Вы калі-небудзь бачылі, каб вам — як тут — па-сяброўску ўсміхаўся служка ў царкве? Не

гаворачы ўжо аб машыніске цягніка ў метро?

Калія Брытанскага музея — як і ў Беларусі: каўнікі ланданцы-абарыгены ніякавата пытаюць, калі хочуць звярнуцца да цябе: «Вы гаворыце па-ангельску?». І толькі потым ужо — аб тым, што хацелі спытаць.

І Беларусь — як музейная тэрыторыя. Нібыта ўсе ў ёй турысты, і абарыгены мусяць таксама пытаць: «Вы гаворыце па-беларуску?».

Наўздагон... Хіджаб і чалма — частыя атрыбуты брытанскай сталіцы. І траціна ланданскіх школьнікаў не лічаць ангельскую сваёй роднай...

Парк рэгента... Падалося, тут ёсць ўсё. Нават ружы з назірвай PERESTROJKA. Скаліёныя такія, прычыўрэлія. Як і прататып. Не ў парыўнанне з CAN-CAN-ам — як і насамрэч віхурную сукенку з танцаўшчыцы знялі. Паменшаную...

У парку ў ідэлічнай рэчцы — і качкі, і гусі, і лебедзі (розных відаў і колераў), і рыбы, і нават чарапахі. Плаваюць сабе, дрэмлюць ды жыццю радуюцца. Зрэдку харчуюцца. Зрэдку, бо ўжо не могуць есці, не ўлазіць. А ім двухногія старэшыя браты і сёстры сыплюць ды сыплюць булкі. Такія выціснутыя квадрацікамі пласціні... Як піліткі шакаладак. Яны адмыслова выпякаюцца і асабна прадаюцца дзеля гэтага.

— А чаму па-просту не пакрышыць ім батона? — можна спытаць.

— Дык жа нязручна. Ды і птушкі могуць падавіцца! — давядзецца пачуць...

Калі лёсіць з'явіцца на гэты свет у іпастасі звяра ці птушкі, хацеў бы быць толькі ланданскім гусаком...

...Трэба тым, хто ўпершыню выбіраецца ў замежнае падарожжа, забараніць наведваць Ландан: пасля яго становіцца вузкімі рамы ўсіх іншых гародоў-сталіцаў ды блякніх іхняя мазаікі...

Бо ён, гэты саноўны паўнагалосы горад, і праз доўга-круглыя гады будзе радыусамі-дыяганалямі прамяніцца-разыходзіцца ад успамінаў да выдумкі, ад гісторыі да заўтрашняга, ад ранку да адвячоркі, ад панядзелка да ўікенда, ад дысертаты да паэм...

▶ ПРЫСВЯЧЭNNI  
«КВЕТКІ ЗАМЕСТ  
ЧАРТАПАЛОХУ»

Сяргей ПАНІЗЬНІК

Альгерду-Якубу Абуховічу —  
Графу Бандынэлі

«На свабодзе працаду,  
А ў няволю не пайду!»

З шляхетнага роду герба «Ключ раздоены»  
Песні Графа адзвінелі,  
Рым усцешыць не змаглі.  
І застаўся Бандынэлі  
На сваёй святой зямлі.  
Зонкі касінера голас  
Не Парыж на вежы ўзняў,  
Ключ яго (і жытні колас)  
Восін Дыла пераняў.  
Хай Жэневы жаль журкоча,  
Што цыдулкі нехта знёс...  
Ваўкалак збярогся! Хоча  
Нам напомніць з-пад калёс:  
«Граф на пана раду знойдзе,  
Льва-манарха аблінє...».  
Граф адчые, XTO ў народзе  
Пры нагодзе ўспамяне  
Слуцкае гадоўлі сына  
І яго жаданкі ўсе,—  
Каб адужыла Айчына,  
Пашляхетнела ў красе.  
Прычакае ў Слуцку жнівень

Абуховіча радню:  
Мы прытулімся, узнімем  
З гербам Графа пляцярно.

## ЖЫВОМ!

Навошта пільнавацца даты 20 верасня? І сёня можна парадавацца за Аляксея Канстанцінавіча Каўку, што ён сваё 75-годдзе сустракае ў асяроддзі Скарэны, Купалы, Езавітава, І. Луцкевіча, Ластоўскага, Улашчыка, удзячных чытачоў яго штогодніка «Скарэныч». «Жывом!» — паўторым услед за хлопчам з Чэрвеншчыны. «Будам жыць!» — усклікнем разам з масквічом Аляксеем Каўкам — гісторыкам, літаратуразнаўцам, грамадскім дзеячам, доктарам сімпатычных навук і... і нашым вялікім Сябрам.

Хай з птушкамі галкамі-каўкамі ляціць над 55-м паштовым аддзяленнем Масквы, у 36-ы хмарачос на Крылацкіх Халмах, у гняздзе былога прадстаўніка таварыстваў дружбы і культурных сувязяў з заграніцай, амбасадаўскага дараццы Аляксеем Канстанцінавічам Каўкі нашы вітані.

Мы побач, з Вамі — у прытуленні.

Масквічу Аляксею Каўку,  
народжаному на Чэрвеншчыне

Жыў-быў у Празе Кафка...  
А ёсьць і рэчка Каўка.  
На Чэрвеншчыне — лаўка,  
З якой падскочыў Каўка  
І ўсёйся на каня...  
Пагаварыць — няўпраўка:  
У Менску — на паўдня...  
Знайшлася і папраўка:  
Трымае далана  
Скарэнуаву застаўку,  
Ластоўскага прыстаўку,  
Улашчыка прыбаўку...  
— Жывом! — гукала каўка,  
А з галкай арляня.  
Так, будам жыць, Прафесар,  
І вымкнемся з гурмы.  
Савецкія завесы  
І крызісныя стрэсы  
Карчуем сёня мы.  
А Вам — шукаць надрэзы,  
А Вам — ствараць псалмы  
Для Беларускай месы...  
— Sto lat! — Наш знак для тээзы:  
Ігуменічыны крэсы —  
Крылацкія Халмы!

## ВЕРШЫ

## НА ДНЕ СВЕТУ

Алена НІЯКОЎСКАЯ

\*\*\*

Мілы край! Пад сінім добрым небам  
Ты мяне заўвајс і назаві.  
Я твай — па долі і крыві,  
Ты — мой лёс і дом, жыццё і глеба.

Мне вячры чужсія ў очы дзымули,  
Я хадзіла па чужсій зямлі,  
І твай не здрадзіла зязолі,  
Што паабяцала мне калісъ

Сто гадоў шчаслівых...

## На арэлях

Уздымаецца ѹ падае неба.  
Голкамі ѿ очы — зоркі...  
А сэрца ірвецца з рэбраў,  
А вусны — сухія і горкія.

А дыхаць балюча ѹ цяжка,  
І недзе ж — канец трывання...

Няўжо там толькі бязважкасць  
І пункт невяртнання?..

\*\*\*

Бачу я: узышлі мае верши травой,  
Туманамі ўзняліся і кветкавым пылам,  
Матылямі лятаць сінякрытымі  
Над зямлём — маладой і жывой.

І на вуснах, ад мёду ліпкіх,  
Ажывае радок мой зыбкі.

## Замочная шчыліна

(З Ежы Фіцоўскага)

Замкнула мяне жыццё  
на самым дне свету,  
на чатыры абароты маіх гадоў.  
Як адчыніць вашы дзвёры,  
дачушки, жыхаркі дзяцінства?

У вашай мілай краіне  
быў я калісъці сваім,  
а цяпер — дарэмна пнуся



Фота Ульяновіч

да вашых высокіх вяршынь.

Ужо мне занадта далёка  
да каменьчыкаў, што адкрываюць  
таямніцы сваіго нараджэння,  
да сноў, утульных і цёплых,  
што прыходзяць на каціных лапах,  
да андерсанаў пад падушкай,  
да эпасаў лялечных вашых,

да ветру, замкнёна гауквікі —  
на самым водарным дне, —  
ён раніцю плясткі  
расхінае насустрач сонцу.

Даўно я згубіў ключы  
ад вашай светлай краіны.  
Праз верш мой — замочную шчыліну —  
цішком падглядаю за вами.

## РАДАЎНІЦА

Славамір АДАМОВІЧ

\*\*\*

## Сяргею Верасілу, Тацияне Сямірскай

Учорака таварыш мой паэт  
мене расказаў, што бачыў мяно Таню,  
і ад яе мне перадаў прывет,  
як быццам здзейсніў важнае заданне.  
Я справаздачу выслухаў, нібы  
у штабе фронта афіцэрскі рапорт.  
Я Гуглу адаслаў: пра файл забыць!  
А мне ѿ адказ — на далучэнне запыт...  
І я не змог стрымаць шчаслівых слёз,  
і расквітнё падснежнымі фіялетам  
фіялкавых — так-так! — метамарфоз,  
спрабуючы зарэгіца версэтам.

Мне пяцьдзясят, а я люблю, люблю,  
нібыта мене пятніцаць сама мала...  
Мне пяцьдзясят, а у душы лонг-блуз  
пра тое як, як ты мяне кахала...

\*\*\*

Мы — дзеци «чыстага гораду»,  
мы супраць вялікай ілжы,  
якую нам запраўляюць змоладу:  
рабі адно, а другое кажы...  
Мы — дзеци мёртвай правінцыї,  
мы згрэбліся у гарады,  
каб тут вельмі хутка зненавідзець  
міліцию,  
кактэйлем Молатава бамбаваць суды...  
Мы дзеци пад акупацыяй,  
у нас нават мовы ніяма,  
а нам так хочацца быць дзецимі Нацыі,  
Нацыі, якія таксама ніяма...  
Мы — дзеци «чыстага гораду»,  
мы — дзеци мёртвай правінцыї,  
Мы — дзеци пад акупацыяй,  
і таму наш покліч — вайна-а!

13.06.2012, Мар'іна Горка

## Пра мёд

11 мая завітаў на літаратурна-мас-  
таку вечарыну Аксаны Спрынчан  
«Сакральная Беларусь: мёд», якая  
адбылася ѿ бібліятэцы імя Іёткі.  
Выступіў, прыгадаў свае першыя  
дзіцячыя ўражанні ад сустрэчы з  
Мёдам... Чыстае атрымалася мерап-  
рыемства, як мёд і пчолы...

Гаварылі пра Мёд, разглядалі карціны  
Квяткоўскага,  
а пасля гаварэння паселі за стол каштаваць  
ды ізноў гаварыць хто пра што і вядома ж  
— пра Каліноўскага,  
а адзін мастак парываўся касой  
памахаць...

Ды касы не знайшлі... Пакідалі ўстанову  
культурную  
ціха-мірна адною вялікай крывіцкай сям'ёй.  
Толькі раніцай нешта было мене зусім  
беспрытульненъка  
і здалося жыццё маё чорнай даўгой паласой.

Як жыву, так жыву, не на мёдзе —  
на іншай арганіцы,  
зараслі мае пасекі дзікай травой-гавылой  
пакуль шастаў па свеце я ѿ пошуках  
вернай абранныцы  
і валтузіўся ѿ бойках з варожка

Як бы там ні было, як бы тут не мінала  
жыццё маё,  
шлях адзін — напрасткі,  
праз асфальты і гаць  
дасягаць,  
і дужэсць, і выходзіць з цямна  
бесправетнага цёмнага  
і мядовы пацір з землякамі сваімі

14.05.2012

\*\*\*

Я, сучасны і геніяльны  
(лёгка быць геніяльным, калі іншых  
ніяма),  
я не люблю тылавых і маральнікі —  
дзе многа маралі, там, звычайна, вайна.  
Я дрэнны бацька і муж ніякі,  
на дух не выношу я «родны кут»,  
гарэлку люблю, таранку і флякі,  
а ненавіджу слабасць і бруд...  
Хай дожджэ пральцеца і вылятуць пчолы,  
і ў полі вырастуць камяні,  
а з неба промені пырсне вясёлы  
на кроны, краты і карані!

1 чэрвеня 2012

## Радаўніца

Памяці Арыны Вячоркі

Забірае смерць невыпадковых  
выпадкова, як бярэ і ўсіх,

месцы вызываючы для новых  
без фанфараў і азарту зіг.  
Многа нас, і ёй ніяма аддухі,  
круглы год ідзе яе касьба —  
і вясной, і ѿ часе завірухі  
пад жывімі мёртвымі зыбяць.

І таму пакуль мы помнім продкаў,  
продкі нас натхняюць прагна жыць  
не за пук цыбулі з шостай соткі —  
за магчымасцю Беларусь любіць!

20-я дні красавіка 2012

\*\*\*

Земляку Лявону Садоўскому,  
адказваючы на яго пытанне  
«Калі обратна?»

Мой шлях — на Поўнач...

Выстудзіць агонь  
сваёй душы хачу ѿ нарвежскіх скалах.  
Дык не марудзь, трымай маю далонь,  
і будзем тымі, каму волі мала,  
каму ѿ сваім кантэксле рэжа слых  
блатны жаргон пляшывых падхалімаў,  
якія дома удаюць на злых,  
а ѿ маскалях глытаюць пыл кілімаў,  
прывычна стоячы на чатырох,  
шліфуючы аральным памялом  
царовы бот...

О, вартыя пагарды і праклёнай, вы,  
суйчыннікі так званыя мае  
без гонару, без годнасці, без мовы,  
смакуице свой пракліслі аліё,  
пакуль тролльдомяць \* вас крамлёўскія  
пяतровы!

\* Ад нарвежскага тролльдом — чараванне,  
варожбы.

Маналог Паэта, адрасаваны  
служкам рэжыму

Тыя, што сёння палеглі,  
тыя, што лягучы заўтра,  
і мы, якія не збеглі  
пад чужсія штандарты,

цяпер абвяшчаем з жалем,  
сыходзячы ѿ андэграунд, —  
любой мы з душ выжынаем  
да будучых светлых дат.

Ты брат мне быў, але зараз  
стаіш ты на іншым баку...

Дык ведай, я стрэлю без эскалю,  
і палец ўжо на курку!

Даволі! Не трэба словаў,  
што дзеци ѿ цябе і сям'я,

што варта чакаць перамоваў...

Даволі пляць салаў!

Быў час, і было магчымы,

і кожны абраў па сабе:

я гонарам стаў, ты — ганьбай Айчыны... —  
пляшывай скулай на ейным гарбе...

29 снежня 2010, турма г. Жодзіна —  
13 студзеня 2011, Менск

## Уладзіміру Някляеву

Поўнамаштабная грамадзянская  
ідзе паводле няісных правілаў.  
Вось ён, вынік «дэмакратіі» хамскага —  
пазты першыя ѿ бойцы валяца.  
На белым снезе, перад Калядамі  
да Поснай Куці прыправачка гострай —  
кроў Паэта крапліста-гірляндова  
узыпната ѿ нас як прышчепка воспавая...

25.12.2010 г., СІЗА № 8 г. Жодзіна

## Аптымістычны радкі ѿ верасні

...Эх, разгарнуцца і выйсці ѿ верасень,  
паветрам восені лёгкія вызваніць  
і жыць ста гадоў, прамаўляючы ерасі,  
з іроніяй да рознай палітстарызыны.  
На 50-м годзе ізноў ажсаніца,  
у 70 адчучыць сябе нарэшце ѿ га да х  
і да апошняга ўздыху жыць не нахсыцца,  
і так пры гэтym, каб зносіла дах!

21.09.2011, раніца, Nordland

## Напярэдадні

Напярэдадні мы рыхтумеся,  
мы рыхтумеся сябе на раз.  
Далучайся да нашай рупнасці!  
Далучайся, пакуль ё час!

Гэта потым — разбор палётамаў  
(хто, куды, за каго і з кім?).

Але сёння — час бруднай работы,  
нам рабіць яе, маладым.

Хто не можа, той збоч з галоўнай  
магістралі, няхай на ёй  
застанеца хация б палова,  
ды з халоднаю галавой,  
ды з агнём у левай грудзіне, —  
той агнішча, каб гарставаць  
волю нашу ѿ рэал-рэжыме,  
волю быць і перамагаць!

Не паддайся гнілым разлікам  
пераседзець як-небудзь так,  
з каментарыкамі пад нікам  
пра гламур-марафет-нішыяк.

Кохсны робіць штодня свой выбар,  
а што выбраў — з тым і жыці,  
леў твой знак ці халодныя рыбы —  
нейстотна ѿ пякельным агні.

Напярэдадні паскідаем  
з наших душаў, каркаў і спін  
невыносны цяжар адчаю,  
каб улегцы ісці на чын!

9 снежня 2010

## ФРАГМЕНТЫ

## МЫЛА

## УРЫЎКІ РАМАНА

Мікола АДАМ

дасведчаны пра серыялы па тэлебачанні...

— Ён папіваў піва, невідушчым позіркам праводзячы прахожых, як пачуў сваё імя.

— Вадзім, корэш! — штурхнуў Корбута ў плячу п'янаваты, аднаго з ім росту, хіпаваты хлопец, закаваны, як у бронежылет, у чорную скурку, з прыбамбасамі ў выглядзе брэлокаў-шкілетаў-тэрмінатараў-бэтмэнай. Саламяныя валасы спускаліся на яго плечы дамком, у даволі густой барадзе заблыталіся, як мухі ў павуціне, крупінкі батона, з левага вуха звісала завушніца — мініяцюны распяты Хрыстос.

— Руслан?! — з цяжкасцю пазнаў Вадзім аднакласніка. У школе той насыт прычоску пад Эльвіса, а цяпер і валасы адпушціў, і пафарбаваў іх пад Кабэйна. Ці не стары ён для фаната «Нірваны»? Звычайна, падлёткі захапляючыя такай музыкай...

— Ну, нарэшце! — шчыра ўсміхнуўся Руслан, узрадаваны, што Вадзім пазнаў яго.

— Эй, Русла! — пачуўся з-за спіны Вадзіма сімпатычны дзяячоўчы голас. — У твойго корэша гроши ёсць?

— На самай справе, — Руслан спыніў Вадзіма рукой за плячу, калі той хацеў павярнуцца на сімпатычны голас, — можа ты багаты на «бабкі»? Па старой дружбе...

Корбут не адказаў і паволі ўсё-такі павярнуўся: за яго спінай, у метрах пяці, сценкай стаяла купка нефармалаў, пярэстая як па ўзорске, так і па вонратцы.

Гаспадынія сімпатычнага голасу, ён быў упэўнены, была ненавиская, але прыгожая брунетка з некалькімі зялёнімі пасмамі, у саколы з Куртам Кабэйнам на грудзях, у чорных вузкіх джынсах і ў высокіх красоўках.

Дзяячына, не звяртаючы ўвагі на сябровую, пільна пазірала ў Вадзімавы очы, паволі падносячы цыгарэту да вуснаў, паволі зацягваючыся і выдыхаючы дым...

— Дык ёсць у цябе гроши? — падышла да Вадзіма, прапанавала сваю цыгарэту.

Вадзім моўчкі згадзіўся, зачараваны вачыма дзяячыны — вялікім, бяздоннымі, цёмнымі і густымі, як гушча кавы на донцы філіжанкі.

— А што будзе... калі ёсць? — хрыпла, як сапсанаваны саксафон, прагучай яго голас.

— Нічога не будзе, — паціснула плячыма дзяячыну. Не цягні гуму: згодны з намі тусаваща ці не?

— За свае гроши?

— Цябе нікто не прымушае. Аднак, што табе важней: чарговая серыя «Санта-Барбары» ці добрая кампанія? Толькі кажы праўду...

— Тэлевізар мне ніяма часу глядзець, — адрезаў Вадзім, — а вось вы, панна, даволі добра

на і стаць паміж імі, утрымліваючы, каб не зачыніліся, пакуль усе не апнуліся ў вагоне.

— Ты адзін жывеш? — пацікавілася Леся.

— Не, з братам. А што?

— Ён нас пусціць?

— Ён пісьменнік, — адказаў Вадзім, закрыўшы гэтай фразай тэму, нібы яна была адзіным адказам на пытанне.

...Як назло, брата не было дома. А ў Вадзіма не было ключу ад кватэры. Засталіся ў касцюме.

— I тут не шанцуе, — заўажыў нехта з кампаніі.

— Мой брат — пісьменнік! — са значэннем павысіў голас Вадзім. — Калі яго ніяма, пойдзем уніз. Не «люкс», але цярпіма.

— Галоўнае, што не холадна.

— Гарэлкі мала.

— Не проблема. Па дарозе «начнік» бачыў?

— А гроши дзе браць?

— Знойдуцца.

Калі ўсе паселі на пляцоўцы першага паверха, пад лесвіцай, наспраць ліфта, каму як было зручна, Вадзім адкаркаваў першую бутэльку. На дзіве, дзяячыты, якіх было чацвёра, не лічачы Лесі, ад гарэлкі адмовіліся, акрамя Лесі...

Гарэлку хутка выпілі, «чарніла» таксама не затрымалася. Души патрабавалі працягу. Руслан згадзіўся збегаць. Вадзім адлічыў гроши, тое, што засталося...

Мікіта Міхайлавіч Корбут прывык пісаць з раніцы. Пасля, вядома, ранішняга рапшёну, які складаўся з нязменных двух кубкаў кавы з цукрам і цыгарэты.

Сядкочы за пісьмовы стол, Корбут спачатку перачытаў старонкі, напісаныя ўчора, калі-нікалі правіў іх, і прымоўся за працу.

Не пісалася. Корбут вывёў толькі адно слова на белым, як малако, аркушы паперы. Далей, як не напружваўся, нібы ражаніца ў раддоме, — нічога не нараджалася.

Ён закурыў, аблакаціўся на стол, прабягаючы вачыма яшчэ раз па папярэdnih radkach stardonki.

— Дэбілізм нейкі! — выляяўся Корбут. Ён зграбастаў спісаныя аркушы, скамячыў на няправільную акружнасць і падпаліў, штурнуў, ужо ў агні, на папяльніцу. Цяжка ўздыхнуў. Усё-такі не кожны дзень нішчыў плады тыднёўнай працы. Аднак так падеш. Не хапала яшчэ паглыбіцца ў безгустоўшчыну сучасных трэлераў! Трэба шукаць штосьці іншае, пажадана без ужывання маты, які запаланіў усю сучасную прозу. Дзе наша эстэтыка падзелася? Ці яе, як і каханне, спіхнуў ля ўбардэль на агледзіны новых рускіх за пару тысячаў дзясяткаў? Таніна. И не шкада? Была б яго воля... Хаця навошта марыць аб нязбытным? Марыць ніколі не зашкодзіць, гаворыць народная мудрасць, але... лепш... так.

Ён зазірнуў у пакой малодшага брата. Але Вадзіма ўжо не было. Ці яшчэ не было? Памятаецца, Корбут заснуў, так і не дачакаўшыся яго, пад іранічныя і зусім не страшны ўскрыкі Фредзі Кругера па тэлебачанні...

Працяжна зазваніў тэлефон.

— Мікіта, гэта ты? — пазнаў ён калегу па пер’і Канстанціна Цімашэнку, таленавітага, але гультаяватага празаіка, які займаўся ў Доме літаратара творчай



працай з моладдзю. І атрымлівалася нядрэнна. З-пад яго лёгкай рукі выйшаў ужо не адзін цікавы паэт.

— Я. Здароў, Косця, — адазваўся Корбут.

— Прывітанне. Мікіта, ты ж не забываў пра сённяшні вечар?

— А што сёння ўвечары? — не зразумеў Корбут.

— Ну, блін... — нязлосна выляяўся Цімашэнка. — Мы ж з табой яшчэ калі дамовіліся, не памятаеш?

— А, наконт тваёй тусоўкі літаб’яднання? — дапяў Корбут.

— Не хвалюйся, я буду.

— Толькі ж не прывалачыся на аўтапілоце, — папярэdzіў яго Цімашэнка. — Усё-такі школьніцы будуць, студэнткі... Які ты ім прыклад падасі?

— Ты дрэнна мяне ведаеш, Косця, — прамовіў Корбут. — Я магу і пакрыўдзіцца. Апошні раз я піш на твай дні нараджэння, калі ты памятаеш...

— Ды добра, Мікіта, я жартую, — рассміяўся Цімашэнка. — Папярэdnie rыхтуйся да шквалу пытанняў. Абяцаю, што цябе імі засыплюць.

— Не сумніваюся.

— Ну, тады давай!

— Шчасліва...

Да Дома літаратара Корбут прыйшоў без пяці шэсці. Ён пакурыў ля ўвахода, пасля зайшоў у памяшканне, дзе калі лесвіцы яго сустрэў Цімашэнка — каранасты, сіавусы, з невялікім жывоцікам мужчынка.

Яны засталіся ўдвох. Цімашэнка прапанаваў прыняць па ма-

ленькай, Корбут не адмовіўся. — Яшчэ б, — смяяўся Цімашэнка, адкаркоўваючы бутэльку. — Калі такое было, каб Корбут адмовіўся выпіць!

— Я нават не ўяўляю, калі та-

кое будзе, — у тон яму адзначыў Корбут. — За што п’ем?

— Давай, — Цімашэнка задумліва падняў чарку, — за нашу моладдзь. Усё-такі гэта наша змена, Мікіта. А ведаеш, колькі мне пусе нерваў розная свалата з-за таго, што я моладдзю займаюся? Я не буду называць табе імёнаў, ты сам іх добра ведаеш... Ды і хер з імі...

— Не забывай, — кульнуўшы чарку і вымаючы цыгарэты, прамовіў Корбут, — што літаратура — тая самая вайна, толькі на іншым узроўні. Камусьці выгадна, каб пісьменнікаў на Беларусі было мала, а яшчэ лепш, каб іх увогуле не было. Улоўліваеш сэнс? Таму і не падаеца многім, што моладзь ідзе ў літаратуру і піша на мове, а не на «великом и могучем». Таму і... сам ведаеш.

— Так, гэта сумна, — хітнуў галавой Цімашэнка. — Але, Мікіта, я хачу сказаць табе па сакрэце... — разліваючы яшчэ па адной, працягваў ён, — Праз месяц маладым будзе дзе друкавацца, акрамя «Маладосці». Хаця што такое па сутнасці «Маладосць», калі пад рубрыкай «Упершыню» — друкуюцца 40-50-гадовы дзясятка?

— Цікава-цікава, — прыслухаўся Корбут.

— Мы засноўваем часопіс менавіта маладых, даючы магчымасць усім, каго ты сёння бачыў, сказаць сваё слова ў літаратуры. Я яшчэ, — дадаў Цімашэнка, — ад цябе я б хацеў якое-небудзь апавяданне ці ўрывак з рамана на першы нумар. Я мяркую ў кожным нумары даваць аднаго-двух сталых аўтараў.

— Не пытанне, Косця, — паднімай чарку Корбут. — Патэлефай, калі спатрэбіцца...

Мікіта Корбут зайшоў у пад'езд і натыкнуўся на брата, які сядзеў на халоднай лесвічнай прыступцы з цыгарэтай у адной руці і з пляшкай піва ў другой. На каленях Вадзіма, нібы ў сядле, была дзяячына з зялёнымі валасамі. Яна курыла, а Вадзім раскачваў яе на каленях.

Відаць, кампанія добра пагуляла, бо некаторыя, як заўважыў Корбут, нават слова не маглі вымавіць. Вадзім, аднак жа, брата пазнаў, пракрычаў, узняўшы руки:

— А гэта мой брат!

— Добрай ночы, — цалкам цвяроза прамовіла дзяячына на Вадзімавых каленях, працягваючы Корбуту руку для знаёства. — Леся.

— Вельмі прыемна, Леся, — адказаў Корбут. — Я так разумею, вы адзіная з прысутных яшчэ ўстане неяк разважаць, пагэтаму я вас папрашу дапамагчы завесці Вадзіма да ложка. Калі вы не супраць, вядома.

Леся зірнула на Руслана, які лавіў апошнія кроплі гарэлкі з перакуленай дагары пляшкі. Крамен вока ён заўважыў Лесін позірк і прамовіў:

— Ты можаш рабіць, што захочаш. Гэта не мая справа. Мы абяцаем пакінуць гэтыя раён, калі спадар нам падаруе колькі не шкада на пляшку, за дзесяць хвілін. Згоды?

«Яшчэ адзін цвярозы чалавек», — адзначыў Корбут. У слоўках гэтага валасатага-барадатага хлопца ён пачуў прыхаваную пагрозу. Інакш кажучы, яны адбяруць гроши сілком. Корбут не баяўся. Але палічыў разумным на гэты раз абясціся без крыва, бо і сам быў на добрым падпітку. А калі хто-небудзь выкліча міліцыю?..

Корбут адлічыў гроши і працягнуў іх Руслану.

— Грошикі лік любяць, — сквапна пасміхнуўся той, хутка пералічваючы купюры, слюнявачы праз раз палец. — О'кей, — павярнуўся да сваіх, стаў

штурхаць усіх, хто паснуў, будзячы...

Пакуль старэйшы Корбут выклікаў ліфт, Леся нямоцна пляскала далонямі па шчаках малодшага, каб той не засынаў.

— Мікіта, — праз сілу расплюшчыў вочы Вадзім, — гэтая... дзяячына... начуе... у нас.

Вочы яго зноў закрыліся, гала-ва звалілася да грудзей.

Ліфт нарэшце прыйшоў. Мікіта перадаў дзяячыне свае рэчы, падхапіў брата на рукі і зайшоў у ліфт. Леся націснула кнопкі патрэбнага паверху. Яна ж адчынила і дзвёры ў кватэрку Корбута, бо Вадзім без дапамогі не стаяў на нагах. Яна ж разаслала і ложак у Вадзімавым пакоі.

Калі Вадзіма распранулі і паклалі спаць, Мікіта прапанаваў дзяячыне пайсці на кухню папіць гарбату.

— Вам на самай справе няма дзе начаваць? — спытаў ён.

— Дзіўнае пытанне, — села на табурэц ля акна Леся, закінула нагаза нагу, працягвала: — Я жыву на другім канцы горада, транспарт ноччу не ходзіць, а мае сябры пайшлі бухаць далей — і наўрад ці іх знойдзеш цяпер. Да таго ж на вуліцы зіма, таварыш брат Вадзіма, не ведаю вашага імя.

— Мікіта Міхайлавіч, — сеў на супраць яе Корбут. — Насамрэч пытанне ідыйёцкае, — пагадзіўся ён.

— У вас ёсьць цыгарэты? — раптам спытала Леся і, калі Корбут працягнуў ёй пачак «Астрылюкс», заўважыла: — Відаць, усе перайшлі на танныя цыгарэты без фільтра. На чым вы эканоміце?

— Прабачце, не зразумеў.

— Ну і не трэба, — усміхнулася Леся. — Не звяртайце ўвагі. Дарэчы, вы зусім не падобныя з братам.

— Я ведаю, — згадзіўся Корбут. — Вадзім падобны на мапі. Яна памерла, калі ён нарадзіўся.

— Зразумела, — прамовіла Леся. — Па-мойму, чайнік кіпіць.

...Гарбату яны пілі моўчкі. Леся — без цукру, Корбут — вельмі салодкую. Леся яшчэ раз закурила і павярнулася да акна. Корбут зашумеў вадою з-пад крана, спалоскаючы шклянкі.

Наўмысна ён марудзіў выклічаць кран. Напор вады і плёскат ад наўмысна падстаўленых пад струмень руک раздражнялі Лесю, перашкаджалі думаць аб сваім.

— Ды выклічыце вы ваду! — выпукнула яна, шпурнуўшы недакуркам у Корбута, трапіла ў ракавіну. — Даруйце, я не хацела, — апусціла вочы.

— Нічога, — сумна ўсміхнуўся Корбут. — Спаць вы можаце на канапе ў пакоі Вадзіма. Пасцель у шафе.

— А вы дзе? — наўруна вырвалася ў Лесі.

— Я — у сваім кабінече. Там таксама канапа. Добрай ночы, — прамовіў Корбут і накіраваўся да сябе.

Леся, не ведаючы, што ёй рабіць, доўга не магла зрушыцца з месца. Яе зацікавіў гэты суперсучасны мужчына, які не задае лішніх пытанняў, але паводзіны яго да таго непрадоказальныя, што яна гублялася. Да таго ж, Вадзім падкрэсліваў, што яго брат пісьменнік, а Леся, да свайго сорому, не чытала ніводнай яго кнігі. Можа, гэта і да лепшага. Яна ж не абавязана чытаць усё, што трапляе на вочы, ці ўсіх, пра каго чула...

— Як вам мой новы ліфон? — раптойна з'явілася перад ложкам Корбута Леся. З задраным пад горла швэдарам, на сонную зусім не падобная. Не чакаючы адказу, задаволеная сабой, яна скінула швэдар і юркнула да Корбута пад коўдру. Ад нечаканасці, здзіўлення і непаразумення Корбут інстынктыўна адсунуўся да сценкі, ці-то спалохаўшыся, ці-то даючы месца побач дзяячыне.

— Чаго вы спалохаліся? — праштала Леся, намацаўшы яго нагу, але не падсоўваючыся бліжэй.

— Па-мойму, — хрыпла, не валодаючы голасам, прамовіў Корбут, — вы перабольшваеце меру паводзінаў у гасцях, спадарыні.

— Прыйнайцесь, што вы не гэта хацелі сказаць, — падымалася яна рукой уверх па назе Корбута.

— Калі ты зараз не пакінеш гэтае памяшканне, я цябе выстаўлю голай за дзвёры, у пад'езд, — паволі, але пагрозіў, вымавіў Корбут.

Леся адкінула коўдру, села, звесіўшы ногі:

— Добра, добра. Нават пажартаўца не зельга...

Хутка дзяячына зашлёпала па падлозе да ваннай.

— Між іншым, — ужо адтуль пачуўся ейны голас, — ужо шэсць гадзінаў раніцы.

Корбут не паверыў, бо было яшчэ цёмна, але праз колькі хвілінаў зіграла радыё.

Уставаць не хацелася, хаця звычайна Мікіта Корбут падымаўся разам з радыё, каб пачытаць і напісаць нешта на свежую галаву...

Леся ні ў якім выпадку не адчуvalа сябе чужой у кватэры Корбута, хоць і трапіла сюды ўпершыню — і ніколі не перажывала за свае паводзіны. Яна лічыла, што так і трэба, бо жыла ў кампаніі двух маладых людзей. Як жа дзяячына здзівілася, калі ў другім хлопцы разгледзела зорку расійскага кінематографа, душку-гардэмарыну Дзіму Харашчану! Мікіта Корбут спакойна абдымаў яго за плечы, усміхавыся ў фотааб'ектыв. На другой фотцы Корбут сядзеў за рулём матацыкла, а ў лютыцы, з цыгарэтай у роце, — Карабанца! Праакцёра Леся ведала шмат чаго, і збирала альбом з іх фотакарткамі. Фантастыка нейкая!

Далей Корбут усё часцей быў у вайсковай форме і з аўтаматам у коле сяброў, на брані БТРа, ля верталёта, а вунь — паранены, у бальніцы, з кветкамі і сябрамі...

З суседняга пакоя пачуўся грукат падаючага цела, затым брыдкая лаянка і хутка шлётанне босых ног да прыбіральні, пасля спецыфічныя гук, што нараджаецца ў горле чалавека, калі яго ванітуе.

Леся зморшчыла носік, як далікатна кошачка.

Корбут усміхнуўся, калі яго брат зазірнуў у кабінет у забруджанай майцы, з ускудлачанымі валасамі і невідущымі позірамі.

— Мікіта, мяне няма дома, — прамовіў ён; Лесю, відаць, і не заўважыў, і пашлёпаш да сябе.

— Як мне надакучылі п'янія пысы, калі б вы толькі ведалі!

— А вы дзе? — наўруна вырвалася ў Лесі.

— Мне таксама, — падтрымаў Корбут. — Радуе толькі тое, што нехта трывае мяне п'янага, пагэтаму крываў адно на 50 працэнтаў. Дарэчы, падсілкавацца не жадаеце? — пацікавіўся.

— Ваш брат адбіў усю ахвоту, — адказала Леся.

— А я, на шчасце, — рассмяяўся Корбут, — магу есці ў любых

абставінах. Хадземце на кухню, складзеце мне кампанію...

За колькі хвілінаў Корбут прыгатаваў ўсю — любімую страву, хаця яйкі з'яўляюцца дэфіцітам, як некалі соль. У крамы іх прывозілі ўздзень, а чарга выстройвалася яшчэ з трох гадзін раніцы.

— Вы вельмі смачна гатуецце, — не прымушала больш сябе ўгаворваць Леся і ў спешы апякла язык.

— Не спяшайся, — ласкова прамовіў Корбут, любуючыся, як дзяячына колькі разоў дзымухае, астуджваючы кавалачкі яешні, затым асцярожна іх перажоўваючы. Леся была падобная цяпер на звычайна галоднае дзіцяці. У каторы раз Корбут пашкадаваў, што ў яго няма дачкі.

— У вас столькі кніг, — сказала, каб не маўчаць, дзяячына. — Вы, мабыць, усе іх і прачытаце?

— Далёка не ўсе, — усміхнуўся Корбут, — але большую частку.

— Добра вам. Я таксама хацела б мець столькі кніг і чытаць... Я, ведаючы, у дзяячынстве, гэта мене мама расказала, на пытанне, кім хачу стаць, калі вырасту, адказала — чытаем.

На два фатэлі, што стаялі падабаліся падаленым падшыўкам «Ліма» за 1978 год (першы фатэль) і стосы капіравальны паперы розных колераў.

Стол перастаў Лесю цікавіць пасля таго, як яна зразумела, што піша ў мільён разоў прыгажэй за Корбута, і яе зацікавілі фотакарткі з кніжнай сценкай.

Леся з'яўляла адну старонку, але нічога не магла разабраць з напісанага.

Почырк у пісьменніка быў дзярмовы, што парадавала дзяячыну, бо ейны заняў бы першае месца па прыгажосці почыркай, калі б існававаў такі конкурс.

На два фатэлі, што стаялі падаленым падшыўкам «Ліма» за 1978 год (першы фатэль) і стосы капіравальны паперы розных колераў.

Леся

## ► ШУФЛЯДА

## ІМКНЕННІ

Сяргей ВЕРАЦІЛА

**Жыццё пераваліла за палову,  
і ўспаміны ўжо можна  
вымяраць на дзесяцігоддзі.**

І чым надалей адсоўваюцца юнацкія гады, тым больш каштоўнымі падаюцца згадкі пра іх. І кожную такую згадку я замілавана пешчу ў душы, нат не спрабуючы дакрануцца да яе бязлістасным скальпелем аналізу, а толькі сэрцам. Бо юнацтва якраз і з'яўляецца ў нашым жыцці эпохай сэрца, калі кожная ідэя падаецца рамантычнай, а рыцарская ўчынкі запатрабаваныя на кожны дзень. Любая падзея здаецца радыкальнай і канчатковай, дробная крыўда можа быць успрынятая як здрада, а варожасць выбухае з-за неасцярожнага слова. Сябродства ў тулу пару здаецца назаўсёдным, вечным, і смерці няма, а калі і ёсць, то яна не наша, а калі мы і памрэ, то гэта абавязкова будзе прыгожа. І каханне нараджаецца з аднаго позірку нібы само па сабе і за паўнёне значную частку жыцця, а, зрештой, у часы юнацтва і сама з'яўляецца жыццём.

Мы пазнаёмліся ў вясмідзясятым, дай Бог памяці якім годзе, і я не бяруся сцвярджаць, што чвэрць стагоддзя тут выступіць у якасці дакладнай лічбы. Мы адразу глянуліся адзін аднаму і адразу знайшлі шмат падабенства. Кожны з нас быў таленавіты і бязмерна захапляўся жыццём у ягоных шматлікіх праявах. Я добра яго памятаю: рослы, за метр дзвеяноста, з вялікімі і дужымі рукамі, у якіх жыла неймаверная моц, вочы ягоныя, здавалася, увесі час выпраменявалі жыццёвасць, нібыта ў іх перацяклі ўся моц ягонага роду і ягонай шацілкоўскай зямлі. Валасы не прызначалі грабяня, яны кудлаціліся як хацелі, і з-за іх

у спалучэнні з ростам ён выдаваў на дрэва, адначасова нагадваючы і клён, і граб. І дух у ягоным целе жыў высокі і імкнуўся яшчэ вышэй. Думкі ягоныя быті чыстыя, учынкі імкільвія і беззаганныя, хоць часам выдавалі на няўклодныя, але гэта без пытання можна спісаць на ўзрост. Ён лёгка прыцягваў да сябе сяброў, а пра дзяўчута я ўжо і не кажу. Ягоны твар быў настолькі абаляльным, што яго нават можна было называць прыгожым. У сваім сэрцы ён насыў адвечную і невылечную, нібыта смяротная рана, прагу па ідале.

А яшчэн пісаў вершы. Хаця Ѹна на філфаку не пісаў тады вершаў. І мяркую, што не толькі тады, а і цяпер шмат хто псуе паперу, зрок і час. Для яго складванне словаў у радкі было сапраўднай патрэбай, пазіція была для яго тым адсоткам кіслароду, без якога ён папросту бы задыхнуўся ў тутэйшым паветры. Ягона неўтаймаваная натура не жадала міръца з агульнапрынятым альбо, лепши сказаць, афіцыйным стаўленнем да свабоды. А ён, здавалася, штохвіліна прагнушы свабоды і быў насымреч свабодным чалавекам, а быў свабодным прытым ішчым ладзе ёсьць раскошай, а гэта, як любы від раскошы, можа быць даступна толькі абраным адзінкам і каштуе гэта нямала. Колькі людзей прагнула свабоды і колькі засталося зламаных лёсаў і загубленых жыццяў на гэтым шляху да халодных вышыніяў. А ён шукаў свабоду ва ўсім, і сапраўды цяжка было ўявіць тую галіну чалавечай дзеянасці, куды не палягалі ягоныя інтарэсы. То ён кідаўся ў спорт, а пры ягоных фізічных дадзеных спорту даваўся яму лёгка і неўзабаве пераставаў яго цікавіць, то ён збіраўся вучыць якісь замежныя мовы. А то ён раптам запальваўся ідзяй спасцінцю усе навукі, і тады на нейкі час асядаў у бібліятэцы за тоўстымі кнігамі...

Ён сядзе за тоўстыя тамы, і ягонымі сябродукамі рабіліся то гісто-



ры, то філасофія, на некаторы час адсоўваючы ўбок сябровак жывых. Тады шмат каму з нас падавалася, што толькі кнігі здатныя адказаць на вечныя і балючыя пытанні пра жыццё і смерць.

А было яшчэн адхланне і пал начных размоваў, якія мы тады называлі спрэчкамі. Адны па чыталках з падручнікамі зараблялі сабе беспраблемныя сесіі. Іншыя пілі віно і нават умудраліся ладзіць напаўдзявленія вечарынкі па пакойчыках. А былі яшчэн душы апантаныя, я б сказаў, творчым неспакоем. Усе яны шукалі і звычайна знаходзілі такіх жа апантаных творчым неспакоем. І вось яны сыходзіліся ці то ў патаемных глыбінях калідораў, ці то проста ў чым пакоі, дзе былі не супраць паслушаць мясцовых аратараў і пэтаў; хоць якая, а забаўка ў даволі аднастайным існаванні, і пачыналіся размовы. О, гэта былі грандзіёзныя бітвы, дзе сыходзіліся не на жыццё, а на смерць сапраўдныя тытаны розуму і духу, і тады ставіліся сусветныя проблемы і тут жа лёгка вырашаліся, тут узникалі і тут жа рассыпаліся самыя дзёрзкія тэорыі, тут нават самыя смелія слова не падаваліся такім ўжо смелымі, і самыя прагрэсіўныя ідэі выглядалі калі не на рэтраградныя, то хаця б на кансерватыўныя. Але не адны толькі знаўцы тэорыяў і майстры спрэчак сыходзіліся на гэтыя ажданічныя спрэчкі, зразумела, бывалі там і факультэцкія паэты. А той-сёй з іх чытаў свае вершы, наслельваў-

ся далёка не кожны, бо крытыка магла быць праста знішчальнай. Ды і не ўсе з прачытаных там вершаў маглі быць надрукаванымі з абласлютна розных прычынаў: адны з-за іх відавочнай слабасці, як звычайна называюць вершы невялікай мастацкай вартасці, а іншыя з-за таго, што не супадалі з афіцыйнай ідэалогіяй у асноўным з-за «эстэтычных рознагалоссій».

У вершах майго сябра, як і ў шмат каго з іншых, не было абыякавага дысідэнцства, а толькі неўтаймаваная праага да свабоды, што выражалася і ў разняволенасці радка, і ў своеасаблівасцях мовы, і ў нестандартнасці вобразу, але майго сябра і без гэтага нельга было называць стандартным. І калі даходзіла ягоная чарга чытаць вершы, то ён неяк па-асаблівому закідваў сваю калматую галаву, ягоныя вочы пачыналі агнеть яшчэн больш і высокі голас паміж заікненнем і захлынненнем прымушаў забываць пра хібы. Нібыта Хлебнікаў ажыў і прыишоў на нашу зямлю, каб зноў агалошваць свае цымнія прароцтвы, дзе птушыны гоман пераклікаўся з чалавечым спевам, а звыклыя слова выглядалі, мякка кажучы, недарчынімі. І неяк само па сабе думалася: глухая ноч, вогнішча, расфарбаваныя твары і калматы шаман-правадыр камлае пра пакутлівия вандройкі душы. А яшчэн думалася пра нож. Нават не прыгодаю чаму...

Свае вершы ён складаў па-

расійску, можа быць, ад таго, што вырас ён хоць і ў правінцыйным, але не маленькім горадзе, у Шацілках, якія на той час пераўтварыліся ў Светлагорск. А можа, яму падавалася, што шлях у сусветную культуру пралягае для нас праз расійскую мову, і, можа, збольшага гэта і было праўдай. А ці мала хто з нас не выпрабоўваў свае літарацкія здольнасці праз расійскую мову. І ў той ужо амаль ці не легендарны час і Зянон, і Карапекіч кожны па-свойму засявалі глебу беларушчыны, і першыя паразіткі, ніхай яшчэн і кволыя, рунелі ў маладых, адчыненых і трапяцкіх душах. У розных гэта было па-рознаму і дало розныя плён, які ўжо потым некаторыя назавуць другім Адраджэннем. Тады па інтэрнатаўскіх пакоях хадзілі «Гісторыя» Ластоўская, і «Географія» Смоліч, і скандальная-знакаміты рэферат Бембеля. І пакрысе нараджалася адчуванне, што твая Радзіма не ад Калінінграда да Уладзівастока, а ад Буга да Сажа, а самыя дапытлівія ведалі, што гэта яшчэн і Вільня, і Белаасток, і Смаленск. І з вуснаў у вусны перадаваліся звесткі пра закатаваную ў трыццатыя гады нацыю і пра залаты час нашае мовы, культуры і гісторыі, пра эпоху нашых вялікіх князёў і асветнікаў, пра што амаль зачата маўчалі нашыя падручнікі.

І мой сябра, таксама падхоплены гэтым хай яшчэн і не агульным уздымам, аддаў сваёй Радзіме кавалачак сваёй узнейслай душы. Шэсць вершоў...

...Пакрысе адплываў час, ва ўсіх з'яўлялася сваё жыццё, адны звязы распадаліся, іншыя ствараліся нанова. Сціралася памяць пра былое, бо новае ўтрывалася ва ўсе поры жыцця, і вось ужо ці не пятнаццаць гадоў я не маю анікіх звестак пра майго сябра, хоць і спадзяюся, што ў яго ўсё добра. Перада мною гэтыя вершы, што захаваліся цудам, бо прапала, зникла, раструшчылася шмат чаго іншага важнага, балочага, дарагога і ўжо зусім незваротнага... І калі раптам твае вочы якім цудам натрапяць на гэту публікацыю, то хай яна паслужыць табе прывітаннем.

## Уладзімір ТАМАШКОЎ

## Да Бога

Ты даў жыццё таму, хто  
не ведае, дзеля чаго яно  
дадзена і што з ім рабіць.

Сказы мне:

што мяне чакае,

Нап'ося глёкатам крыніц?

Ці трэба

тое, што шукаю

Таму, хто заўтра ляжка ніц?

Сказы мне:

буду ці не буду

Я здзірванелым языком

Казаць пра тое,

што забуду,

Як смачна спаць

пад ручніком.

Сказы мне:

ішасце ці няшасце?

Сказы мне:

неба ці зямля

Таму, хто тан не хоча ўласці,

Не бачачы свайго ралля.

Навошта нач, сказы, ад Бога?

Навошта дзень, сказы яму.

Навошта мне мая знамога?

Жыццё навошта,

і каму?

## Імкненні

(слабога чалавека)

Імкнуся ѹсці —

куды не бачу.

Імкнуся дыхаць —

ніяма чым.

Імкнуся плацаць —

і не плачу,

Бо плацаць мне

ніяма па чым.

Смяяцца мушу —

быць шчаслівым,

Не бачыць шчасція

мне павек.

Так і жыву,

як цену маўклівы,

Не ведаю —

ці чалавек...

Што дзень —

то новыя імкненні.

Імкнуся спраўдзіць

гэты час,

І ў палымяным абурэнні

Гляджуся ў твар

сваіх абрэз.

Забыў — імкненнім дзе пачатак.

Ці будзе ім калі канец?

Дзе ж тут не ўспомніць без аглядак,

Чыёты ты мудрасці вяне?

## Да шчасця

У ноч

што нарадзіўши з целам жаданні

Дала ім рух

у нябачнасці стаполі

дзе стомленыя зоркі шукаюць выйсці

з нябеснага палону

уnoch!</

## ▶ АПАВЯДАННЕ

# ГНОМКІ

Кузьма ВЯСЁЛЫ

Набліжаліся выбары. Ва ўсе дзяржавы ўстановы Халуёўскага раёна ў экстрымальных рэжыме завозіліся партрэты любімага Кіраўніка, каб народ не зблытаў свайго забвіцеля і героя з апазыцыйнымі злыднямі, якія не паважалі вусатых дзядзькаў і не гулялі ў шахматы. Але Ён і без таго пачуваў сябе непераможным — па тэлебачанні штодзень ненавязліва вучылі, як правільна галасаваць. Асаблівая роля ў гэтай кампаніі адводзілася СМИ. Не стаялі ў баку ад важных палітычных падзеяў і сацыяльных актыўных пісьменнікі.

Невыпадкова начальнік інфармацыйнага аддзела райвыканкама Аляксандар Корч прызначыў у сябе пазачарговую планёрку для рэдактараў мясцовай прэсы, а ў тутэйшым Доме надзённых задач — сход творчай інтэлігенцыі (члены Саюза пісьменнікаў), на які меўся завітаць нават яго абласны старшыня, вядомы празаік-інтэлектуал, генерал у адстаўцы Мікалай Хамяк.

\*\*\*

— Таварышчы рэдактары, — пачаў планёрку Корч, які ў мінулым быў лётчыкам. — Перад намі стаіць важная задача: «Перамагчы!». Мы на парозе эпахальнай падзеі, якую неабходна не толькі ўсебакова асвятляць у друку, але і асэнсюовать у маштабах Сусвету. Я ўважліва сачу за нашымі газетамі...

У кабінечце затоена бегалі вочкамі і дружна пацелі два рэдактары. Ігар Дрозд узначальваў «раёнку» «Вясёлая Халуёўшчына», з дзяцінства марыў пайсці на пенсію і нічога не рабіць і ўвесь час ціха чакаў, калі за ім прыйдуць. Пісаць ён не ўмёў, палову жыцця прасядзеў у аргадзеле райвыканкама, соўтачуочы папераменна шуфлядамі і пераносачы з кабінета ў кабінет паперы. Трапіў падскарачэнне — і пайшоў рэдактарам. Апошнім часам Корч быў ім дужа незадаволены: наўхільна падаў тыраж, а Дрозд баяўся яго паднімаць, каб абы чаго не выйшла. Спіна мокрая, пульс страшэнны... Адна думка: «Не забыць і не пераблытаць задачы кіраўніцтва, а то...».

Другі рэдактар — Кныраслаў Пойла — узначальваў гарадскую газету «Халуёва сёння». Каб не баяцца ўсяго, як Дрозд, які капітальна пасадзіў на гэтым сэрца і нервы, Кныраслаў Пятровіч штодзённа налягаў на гарэлку. У кабінечце на сцяне побач з графікам дзяжурстваў па газете вісіў спецыяльны графік па ўжыванні спіртных напояў: калі, колькі, ад чаго і ад какога...

Пільныя ветэраны сачылі за гэтым і нястомні інфармавалі райвыканкам: «...рэдактар пастаніна і страшэнна п'яны, у алкагольным бяспаміцтве тулянец аздыхаў на трусах па Доме надзённых задач, публікуе толькі сабутэльнікаў...». Але ніхто на гнеўныя скаргі пакуль не реагаваў — хутка выбары. Нягледзячы на тое, што на стале Карча ляжаў чарговы

стос ананімак (гэты кампрамат на перспектыву), Пойла добра зарэкамендаваў сябе ў папярэдніх інфармацыйных баях...

— Аналіз апошніх нумараў газет паказвае, — працягваў Корч, — што вы ў цэлым правільна разумееце задачы сучаснасці і кіруючу ролю Самога ў цудоўным жыцці народа. Аднак палітычныя акцэнты варты ўзмацніць, наўбізіць да электратара, паказаць, што ў раёне на ўздыме эканоміка, а загады зверху выконваюцца і перавыконваюцца. Будуюцца стратэгічныя аб'екты: сажалка для веславання, лядовая ферма... Вялікая шкода — п'янства. Дарэчы, ці адсочваюць журналісты выкананне Дырэктыў на месцах, а-а? Нешта не бачу актуальных публікацый...

«Так-так-так, — заёўзаў Пойла, — улез, як у лес.»

— Пр-р-ра аллагамізм... аклагалізм... — бубнёў рэдактар, макрэючы адхвалявання, — м-мы п-пішам д-дужа многа, бо яго і сышырды ў нас ш-шмат... Аб-бяцаю п-пісаць яшчэ шырэй і глыбей... Тэма — невычарн... невыпрэнч... не-вы-чэрп-ная... У-ух...

«Цыфу! — ўздыхнуў Пойла, — каб выпіш, было бы спакайней...»

— А ў нас, — з гонарам адзначыў Дрозд, — ёсьць штомесячная тэматычная старонка «Дзяржавная дыяганаля», прысвечаная адмоўным фактам нашага цудоўнага і беззаганнага жыцця. Мая газета заўсёды ў лідерах па новых інфармацыйных тэхналогіях. Зараз на колер пераходзім, на 62 паласы. Пішам цікава, жыва і займальна. Справа здачы ў 40-сторонковых спецыялізатах, новыя тэхналогіі надояў і прывесаў у дэталях і схемах з парадамі акадэмікі, навуковы вызваліні на палеткі, выступленні начальнікаў і адабральныя водгукі на іх... Каб чыталася весела!

— Дык нездарма ж ваша газета называецца «Вясёлай Халуёўшчынай», — падкрэсліў Корч. — Трэба адпавядаць, тримаць высокую марку...

— Імкнёмыся, Аляксандар Іванавіч! Учора завеслі партрэты, дык развеслі дзе толькі змаглі: у кабінетах, калідорах, туалетах, падвале, ліфце... У майм кабінечце ажно чатыры на кожнай сцяне! Усё роўна лішнія засталіся. Каб не прападалі дарэмна, дамоў узяў, на дачу... У гаспадарцы спатрэбляцца...

— Правільна! — важна адзначыў Корч. — Яны яшчэ нікому не пашкодзілі. Закажу дадатковую партню. Бачу: ажыятах страшэнны. Там ацэніць такую работу! План па партрэтах мы даўно перавыканалі. Няхай у суседніх раёнах локці кусаюць ад зайдзрасці і нашай старанасці. Наперадзе — сацыяльны стандарт па шахматах і шайбах. Спорту — ўсё!

Корч ставіў бяскоңція задачы:

— І надалей шырока адлюстроўваць барацьбу з бюракратызмам, штотыдзен здаваць у аддзел справа здачы аздыхам на 120 старонках. Патрабуе вялікай увагі прынцып «адных дзвярэй», каб народ ведаў, адкуль хутка выходзіць ад начальніства,

Малюнак з www.ytvonline.info



каб не замінаць яму ў напружанай барацьбе з бюракратызмам. Аперация «Чыстыя рукі» скіравана на гігіенічны воблік механізатарапа. Як бачыце, задача многа, а вы адны. Не забывайте і пра ідэалогію, бо які вецер, такая і яна. Уважліва сачыце за цэнтральнымі метэазводкамі. І апошняе. Павышаная ўвага да мясцовых пісьменнікаў. Яны — ідэалагічныя рупары сістэмы. Друкаваць і ўсяляк падтрымліваць! Большасць літкадраў працуецца ў ваших газетах. Пісаць яны добра ўмеець. Ого-го-го!

Пасля планёркі Корч з палёгкай каўтнью канячку і щаслівай ружовашкі пайшоў на нараду да старшыні райвыканкама, напяваючы па дарозе любімы матычычык «Толькі ў палётах жывуць самалёты...»

\*\*\*

У актавай зале мясцовага Дома надзённых задач было шумна. Збраіліся члены раённага аддзялення Саюза пісьменнікаў. Усе як на падбор — стандартныя метр сорак, каб нідзе не вытыркаліся. Гномікі. 40 штук. Іх старшынёй быў вядомы літаратар «ад сахі і плуга» Анатоль Гладкі, аўтар нашумелай пенталогіі «Мухамор». Кожны імкнуўся паціснуць руку мэтра і прызнацца ў любові да яго «жыватворнай і шмат-граннай творчасці», як пісала аўтарытэтная газета «Вясёлай Халуёўшчыны».

Ад славутага рэпарцёра-нарвісіста Міколы Клотікаў монда смярдзела: ён рэдка мысý і не зважаў на жоўтыя, да каленяў, плямы на шырокіх штоніках. Калегі па літцэху называлі яго чалавекам-радыё, бо той паставіў на нешта бубнеў — пра надоі, цялушак, шпёнаў, якія (яму здавалася) нястомна за ім сачылі...

— Чытаў-чытаў, Анатоль Кузьміч, вашу новую лірyczную аповесць «Гумавая баба». Гэта шэдэур! Кхе-кхе-кхе... Умееце ж пісаць, каб вас трах-цібідох... Дагэтуль нейкі ўзбуджаны хаджу...

— Дзякую, — чырванеў ад радасці і патаемнага гонару Гладкі. — Усё з натуры. Неўміручы сацрэалізм, так сказаць...

Паэт бурапеннага жанру Уладзі Жарабцоў (па мянушцы Валодзька Гарманіст) ужо расцягваў свой інструмент, намагаючыся агучыць чарговую пазму пра калгасных старшынь «Адміралы гнявых кучак».

Ветэрэн раённай журнالістыкі Жорж Упыровіч, размяняўшы сёмы дзясятак, адчуў раптоўна творчае трыміцение і неадкладна ўступіў у шэрагі Саюза, пасля

чаго з яго паперла чыстая і цнатлівая пазія...

Калі ўсе нарэшце сбраіліся і сцішыліся, слова ўзяў Гладкі:

— Хачу вас усіх шчыра парарадаваць: па выніках мінулага года мы перавыканалі прагнозныя паказычкі па вершарадках у сем разоў...

Гучныя аплодысменты.

— Улічыўшы важнасць напісанага намі, старшыня райвыканкама вырашыў выдаткаўчы гроши...

Гучныя аплодысменты.

— ... на выданне штотыдзенчага 5000-сторонкавага альманаха «Творы — Радзіме!», куды ўвойдуть адмысловыя публікацыі раённых творцаў. Каб нас паважалі яшчэ больш!

Доўгія, працяглыя аплодысменты. (Ссівелы сакратар аддзялення Пятро Сыч моўчкі сядзеў у кутку залы і стараніна занатоўваў, хто колькі аплодзіў.)

— Ёсць прапанова! — ускочыў Жарабцоў. — Прысвяціць шаноўнаму старшыні па вершы і змясціць паэтычныя публікацыі «Вясёлай Халуёўшчыны».

— Ёсць пропанова! — ускочыў Жарабцоў. — Прысвяціць шаноўнаму старшыні па вершы і змясціць паэтычныя публікацыі «Вясёлай Халуёўшчыны».

— Ёсць пропанова! — ускочыў Жарабцоў.

Жарабцоў. — Так працаў над ім — ажно руку паламаў. Два тыдні ў гіпсе прахадзіў...

З-за стала ўстаў Гладкі:

— Таварышчы пісацелі, адну хвілінку! У вас яшчэ будзе час пачытаць адзін аднаму свае высокамастацкія творы. Да нас меўся прыехаць сусветна вядомы працаік, кіраўнік нашага прафесійнага Саюза. На жаль, ён затрымаўся ў Кембрыйскім біяграфічным цэнтры... Вось тэлеграма. На правах старшыні агучу павестку сходу. Як вядома, зусім нядаўна стартаўала абласная кампанія «Мода на вусы». Бярэм прыклад. Вусы пісацеля павінны быць не карацейшыя. У какія яны не растуць — прыклейвайце. Я не пужаю вас, але папярэджваю: да выбараў кожны пісацель далжон хадзіць з вусам!

— Згодзен! — важна адзначыў Бурбалкін, пагладжваючы вусікі. — Без вусоў зусім не пішацца...

Пісьменнікі, пабраўшы лінейкі, пачалі актыўна вымерваць у сябе вусы, параўноўваючы з ідэалам.

— Вусы і здароўе ідуць побач, — працягваў Гладкі. — Заўтра ў горадзе пройдзе лыжня на прызы генерал-губернатара, а пасля зітра адбудзеца таварыскі матч па шахматах паміж камандай старшыні райвыканкама і творчай інтэлігенцыяй. Вырашана камандзіраваць нас. Гэта гонар. Танцую... цыфу... удзельнічаюць усе!..

\*\*\*

З газеты «Вясёлай Халуёўшчына»: «...пасля таварыскага матчу паміж камандай «Гномікі» і «Дыяганаля» увесь райвыканкамаўскі апарат трапіў на бальнічныя ложкі, пацярпіўшы паражэнне з лікам 398:0. Фаварытам гульні стаў вядомы паэт-байкапісец Лявон Шпок. Неўзабаве каманда пад яго кіраўніцтвам

## ► ВЕРШЫ

**З КНІГІ «НА ВЕЧАР»**

Ян ЛЕАНЧУК

*Ішлі мы дарогамі  
пра якія помніць ніхто не будзе  
матылкі не пацвердзяць праўду  
а лета тады лашчылася нам да ног  
здзіўленых неверагодна*

*а цяпер калі боль датыкаеца долу  
ідзем да абязанага ўскрайку жыцця  
цигнем ногі  
слепнем як лямпа пакінутая на стале  
толькі б яшчэ адзін крок  
абы ціша  
нам заплавала воскам вочы*

*ідзем  
забываючы свае імёны*

*і толькі неба дыхае цяжка  
і час прыстае  
у здзіве*

*але ідзем яшчэ  
валачэм ногі  
і спапялённае сэрца  
зямлі слугуе*

\*\*\*

*вяртаюся  
а там цісне кашулька  
цацкі змоўклья і зблелыя  
адарваныя рукі лялек  
пакалечаныя кальскі  
і алавяны жаўнерык-дэзерцір  
зарыўся ў зямлю*

*сасніць перамогу над смерцю  
нават птушкі  
асалавела завісты на небакраі*

*не падаюць голасу*

*вяртаюся ў сны  
яшчэ не пабляклія  
у іх бацькі маладосці самоту ашукваюць  
датыкаючыся далонямі*

*не выдаюць гукаў радасці  
дрэвы яшчэ бязлістый  
і рака не знесла святаянскія пажаданні  
а пчала не ўзяла нектар  
закамяnelы ў цукры*

*фатаграфія паблытала фарбы  
жыцця пісу  
і смерці*

\*\*\*

*вясна набліжаеца  
рукі здраницелі ад холаду  
клямкі  
майго дому*

\*\*\*

*не ведаў  
што ўчора чытаў у вачах  
бы з лемантара  
прагнозы сэрца*

*кавен'ка сёння і імгла ўчора*

\*\*\*

*шукаючы цяпло далоням  
пад сподам знаходзіў ношку жадобы  
і згарэлае сэрца*

*і так міналі дні і ночы**свет на фотавыявах*

Ян ЛЕАНЧУК

*прэзентаваў жыццё  
у набрынілых біццпах  
грудзях сіліконавых  
уздыках  
пакрытых ружай світанняў*

*а далоні нецярліва  
шукалі яшчэ зямлі  
не бясплоднай  
і азалелай*

*абрынутыя ў бяссонне  
на ўскрайку свету  
а можа на краі ложска  
і лістка паперы  
спачывалі*

\*\*\*

*мая Сцяна Плачу  
скамянела ад болю*

*ці пачую  
твой голас...*

\*\*\*

*у пустых прыгоришчах  
скалечаны  
каляровы абломак  
мароў*

\*\*\*

*ужо не запытаюся ў мамы  
пра аблічча легінера  
пакінутае на старым фотаздымку  
у беластоцкім атэлье Салавейчыка*

*дакранаюся вачэй зацягнутых павалокай*

*пасыпаліся вусы дзеда  
і парэшткі нафталіну  
з блаклагам здымку*

*на пытнанні  
няма адказу*

\*\*\*

*словы што крынічылі з жыл  
не маюць гемаглабіну  
ані хларафілу*

*застыглыя  
чакаюць прытулку*

\*\*\*

*калі-небудзь забракуе слоў  
верши будуць мінаць мяне  
у маўчанні*

*ці буду памятаць  
што кахаў  
шукаючы сваю дарогу*

\*\*\*

*перед тым як Тваё дыханне  
замкне мае вусны  
і сны адплывуць у маёй крыві  
дай мне сілы каб зрокам сваім  
атуліць ўсё што не здолела сэрца*

*пакінь Божка тое чаго не падараўаў  
май Басі калі ад неба мяне  
хацела адвесці  
сноў далёкія галасы над лугамі цішы  
вясновыя надзеі як першы пацалунак*

*майм сынам дазволь каб верш сардечны  
на парогах іх хат  
пільнаваў жыццёвяла ўцехі*

*а потым на небасхіле  
разнасцеж неялікую брамку  
у сады зялёныя вечнай любові*

*а сябрам калі ў крыві май  
адчулі тое што сталася запаветам сноў  
дай Божка каб адтуль  
цяплом сваіх сэрцаў  
адагрэлі мае азяблыя і скрушинныя рукі*

Пераклаў з польскай мовы Юрка ГОЛУБ



Фота В.Казакова



## РЭЦЕНЗІЯ

## ЛЮДЗЯМ НА ДАБРО

Мікола МІШЧАНЧУК

(Мікола Сянкевіч. Незваротны шлях. — Брэст: Альтэрнатыва, 2012. — 220 с.)

Чытаю не першую кніжку беларускага пісьменніка Міколы Сянкевіча і кожны раз пераконваюся ў пастаненні яго таленту — і мастака, і педагога.

З густам аформленае выданне выпушчана мясцовым, берасцейскім, выдавецтвам. Невялікі тыраж (99 асобнікаў), афсетная папера, на вокладцы пад парыўнікі ветру-часу хінуцца долу дрэвы. Гэта — мы, людзі. Відаць, доўга думаў аўтар і над назваю кнігі, і над яе афармленнем. І пра агульны і асабісты чалавечы лёс — рух наперад, насустроч ветру, абставінам, праз іх пераадоленне.

Такім ведаю ўжо амаль два дзесяткі гадоў аўтара аповесці «У аперацийным блоку холадна», рознажанравых твораў, мініяцюр, пададзеных у зборніку паводле тэматычна-зместавага характару ў рубрыках «Вачыма настаўніка», «Жыццё, яго вялікасць...» і «Не толькі жартам». Усе творы пра сякнуты клопатам пра чалавека і чалавечнасць, «адкрыты» для працягуты свядомасцю чытача. Як, да прыкладу, невялічкая мініяцюра «Часовае і вечнае»: «Дзіця вёскі, іншы раз думаю, а што калі б вызваліць зямлю ад кубічных метраў бетону, каменю і мармуру. Яна, што сотні і тысячи гадоў была падобна чалавеку з завязанымі вачыма, ці абудзілася б, ці вярнулася б да жыцця?.. Што вырасла б на месцы касцёлаў, цэрквеў і сінагог? А на месцы пірамід, палацуў тыранаў, турэмных муроў?.. Зарунела б жыць ці адпоміца б карміцелька блёкатам і дзікімі каноплямі?...».

Проза М. Сянкевіча выдае ў ім спакойныя зневенне і экспрэсійны



ўнутрана тэмперамент, заклапочанасць маральнім станам чалавечства. Прычым палітра падобнай заклапочанасці надзвычай шырокая, але асноўная на ёй фарба, яе, калі можна так сказаць, дамінантны штырь — абарона дзеяціцтва, увага да іх духовых перажыванняў, іх унутранага свету. Вось дзеці знаёміца з вясковым гультаём — для іх неизвестнай і незразумелай істотай. Спачатку нічога дзёнага ў ім не заўважаюць («на першы погляд гультай нічым не адрозніваўся ад звычайніх людзей: ні жывата, які б дрыжэў, як кісель, ні далоняў-падушак»...). Але затым у свядомасці дзіцяці спрацоўвае параўнальны аналіз: гэты чалавек быў вышэй сярдняга росту, меў «разгорнутыя плечы» (выдатная мастацкая дэталь!), на галаве — каплюш, пад ім — не загарэлы твар (яшчэ адна дэталь), а сялянін-працаўнік быў «дачасна пасівельня», з загарэлымі тварамі. І каса ў гультая была «нейкая малаватая, як несапраўдная», і на сенакос ехаў ён не да сонца, а калі яно ўжо высока ўзнялося. Выгад

аўтара мініяцюры «Гультай» лаканічны, прости, разлічаны «на вырост» чытакай думкі: «Добра выхоўвала, цяпер разумею, сваіх дзеяціць палеская вёска».

Вясковай педагогіцы, не-прыкметнай і шырэй, прысвечана мініяцюра «Заступніца». Прабабулю, якая абараняе ўнукай-жэўжыкаў перад строгім дзедам, бяра віну на сябе за правінак (дурэючы, пабілі любімы кубак старога): «То жэтая я, дзеду, зусім ніякая стала, — апраўдваеца ба-буля. — Вышырала стол, зачапіла пасудзіну — вось табе і маеш». Лагоднай усмешкай, нейкім мяккім сяялом асветлены дзеяньні, падзеі, героі і аповесці, і мініяцюра аўтара. І ў стварэнні падобнай аўры яму вернай памочніцай становіща родная мова. Звернем увагу на тое, як гаворыць вясковая жанчына: тут і зварот «дзеду», і ідыёмы (не вясковы чалавек так не скаже): «зусім ніякая стала», «вось табе і маеш».

Талент М. Сянкевіча пераважна лірычны. Ды часта лірызм пераплітаеца са шкадаваннем, з інтэлігентнай ды важкай усмеш-

кай. Што і назіраем мы ў мініяцюры «Антракт і контракт» — пра настаўніцу, якая, ніколькі не сумніваючыся, дала дзецям заданне чытаць апавяданне Якуба Коласа «Антракт» (замест «Кантракт»). Вядома, нікто яго не знайшоў у кніжцы, сама ўрокадаўца выкруцілася і з гэтай экстрэмальнай сітуацыі: «Дрэнна шукалі... Ды што з вамі зробіш». Але ж да гэтага з такім імпэтом тлумачыла «доўбням» і выдатнікам, што антракт — «гэта не што іншае, як перапынак паміж часткамі тэатральнай пастаноўкі...».

Сказаць папраўдзе, пасля таго, як пакінулі нас сам-насам з пераходным (пераломнім) часам іван Мележ, Васіль Быкаў, Янка Сіпакоў, Іван Шамякін, Янка Брылы, засумавалі мы па гуманістычнай, выкананай у лірычнай манеры і рэалістычным стылі новай прозе. М. Сянкевіч працуе ў ключы класікаў, шануе пакінутыя імі традыцыі пісіхалагічна паглыбленага пісьма. З кожнай жыццёвай сітуацыі героі пісьменніка і сам пісьменнік, дзе ў «адкрытай» форме (апавяданні «Нара», «Была ў мяне шапка» «Неяк яно будзе»), а часцей — у прыхаванай, «ускоснай», з адкрытым фіналам (мініяцюры з цыклу «Жыццё, яго вялікасць...» і «Не толькі жартам») даводзіць думку пра «нестандартнасць», шматгравнасць чалавечай існасці. Часцей гэта адбываецца як бы падсвідома, быццам само сабою, напаўсентыментальна ці напаўжартоўна.

У многіх творах М. Сянкевіча апавяданне вольна, нязмушана вядзеца ад імя «Я-суб'екта». У мініяцюрах «Лічбы на сэрцы» побытавае сцэнка (здача блягіны ў пральню, дзе не памяняўся інтэр'ер) нарощваеца нашай свядомасцю да гуманістычнай споведзі пра сіпласць («не да жыё да мяккага крэсла», таму пінжакі «ўвесі час выщерты на адным і тым жа месцы»), пра назіральнасць і кемлівасць нашага народа (мужчыны шасцізначныя біркі на рэчах называюць «лічбамі на сэрцы»), пра перасячэнне шляхоў малазнаёмых людзей.

Падтэкставасць ратуе педагогічныя творы М. Сянкевіча ад навязлівага дыдактызму (пад-к्रэслім!) пры відавочнай прысутнасці ў іх аўтарскага я.

Аповесць «У аперацийным блоку холадна» — пра вечнае каханне, якое, часта зацятае ў героях, крынічыць, пераліваецца адценнямі смутку, горычы, расчаравання і... радасці. Аўтар не прэтэндуе на шырокое эпічнае разгортанне падзеі, амбіжоўваеца вертыкальным звязкам любоўнага трохкутніка, сімейна-бытавых падзеяў. Выкладыку ВНУ Сямёну Кавалю не пашчасціла з абранніцай Таццяной, якая стала маці два дзеяціц, але не прытулілася да мужа, беспадстаўна раўнавала.

Так паступова Сёмачка ператварыўся ў «паразіта» і «паскуду». Каб не дзеці, сімейныя саюз даўно б распаўся. Але... «любоў ратуе свет». Так і тут: светлае каханне да Веранікі спыніла героя ад духоўнай дэградацыі, акрыліла яго, паклікала да актыўнага жыцця. Сталі яшчэ больш блізкімі і дзеци, якія ў канцы аповесці з прачытанага бацькі даведаліся пра перанесенія ім пакуты і радасці. Аўтарскі аповед мяжуеца з лістуваннем, якое дапамагае глыбей раскрыць чалавечыя характеристы. М. Сянкевіч па-майстэрску валодае дыялогавай формай пісьма. Як і ў творах малой формы, спрацоўвае падтэкст, крынічыць чистая беларуская мова. «Чудны ты, Сёмачка. Ты ж зморышся», — прамаўляе маці да сына. «Крыўда ўтаймавалася», «маўчанне доўжылася», «перахрысці ў адыход», «прабачаўся за турботы» — апісваюцца паводзіны героя твора падчас сустэрэчыса з сяяром. «Узяла ліст паперы. Слёзы з вачэй ручаем, а я ў слупок стаўлю «плюсы» і «мінусы». Апошніх больш... Прабач за почырк. Дрыжыць рука, нават пад коўдрай не могу як след сагрэцца. У аперацийным блоку холадна...» — піша каханому ліст з бальніцы Веранікі...

Мікола Сянкевіч выдаў цікавую кніжку «на добрую навуку» ўсім, каму хочацца жыць светла, адкрыта, па-чалавечы.

## ВОДГУК

## СМАК ВІТАМІНУ СМЕХУ

Мікола МІЦКОВІЧ

**Яшчэ да прачытання гэтая даволі ёмістая кнішка ў блакітным пераплётце заварожвае назваю:** «Цудадзейны вітамін» (Васіль Жуковіч. — Мінск: «Кнігазбор», 2011).

Змушае звярнуць увагу, вавіць заглыбіцца ў тое, што пад загалоўкам:

Існуе, скажу вам смела,  
Асаблівы вітамін,  
Мо на цэлым свеце белым  
Слаўны ён такі адзін.  
Знікне кісленъка міна,  
Страс не з'явіца і ў сне  
Ад жылага вітаміну  
Пад вядомай назвой — смех.

Зборнік сатыры і гумару скла-даеца з двух раздзелаў. Першы — «Смяяцца, каб не гараваць». У

ім творы, заснаваныя ў большасці на заганах у норавах і ўчынках людзей і на негатыўных момантах рэчаінсці. Другі раздзел — «Давайце, творцы, жартаваць». Яго склалі ўражанні паэтаў ад прачытання многіх сучасных беларускіх вершатворцаў. Улоўліваючы і гумарыстычна ўтрыруючы тое, што харктырызуе стыль знакамітых і менш вядомых аўтараў, В. Жуковіч па-майстэрску праўляе сябе як дасціпны васт-раслоў (напрыклад — у пароды «Закахалася... у лася» на адзін з вершаў Зінаіды Дудзюк).

Але не толькі «навуковая весялосць» вылучае зборнік. Кранае перш за ўсё надзённасць, грамадзянская скіраванасць першага раздзела. Вершы В. Жуковіча вырастоюць з самога жыцця, ацинка якога сёння не адназначная. Для паэтаў найпершое — шчырасць і сумленнасць, пратэст супраць двурушніцтва і няпраўды. Аўтар лічыць сваімі абавязкамі моваю паэзіі адлюстраваць праблемы людзей абрэздзеных, пакрыўджа-

валы», «бедны, бледны», «пераляканы», «ценъ маскальскага рубля», узмоцненія дзеясловамі «ўпаў», «лляжыць», «дрыжыць», падкрэсліваючы безнадзейнасць сітуацыі.

А што ж грамадства? Узнікае такое адчуванне, што «тутайшыя люд» упаў у летаргію сацыяльнай інерціі. В. Жуковіч сродкамі пазэзіі спрабуе вывесці яго з такога стану. Назвы многіх сатырычных вершаў сведчаць самі за сябе: «Паказуха», «Біць альбо не быць!..», «Мяцовая цемрашалка», «Пра-каўбасы і прамовы», «Варацілава віла» і шэраг іншых. У іх больш горкай праўды, чым гумару і сатыры:

Гляньце, людцы мае,  
Чый жа, чый халоп там  
Беларусь прадае  
Не ў розніцу — оптам.

Уроніях В. Жуковіча паяднаныя асабістасці і агульнае, трывога і боль, трагедыя чалавека і народа, часу. Яны агаляюць нашую гаротную рэчаінсць: «Цяжка бачыць, Божа мой, звера ў чалавеку». Не менш (калі не больш) небяспечны чалавек «з рабскім пачуццём», які думае чужымі мазгамі, чалавек без веры. «Мяс-

цевая цемрашалка» не падзяляе любові сына да беларускага слова, грэзіць: «Ну ж і дабяруся я да вашай школы!». Ей няўсям, ўсё роўна, што, стравішь веру ў родную мову, культуру, гісторычную памяць, многія беларусы стравілі сваё аблічча.

Іранічна фіксуючы звыклістэрэатыпныя дзеянні бюракратычнай сістэмы з харэктэрным для яе фанфарным мажорам, паэт рапшуча і катэгарычна ставіцца да «падхалімаў», «верхаглядаў», «халуёў» ды іншага зброду: «Датуль на нашых карках ім сядзець, дакулы мы будзем іх цярпець...».

Вершы В. Жуковіча абуджаюць пачуцці, здольныя фарміраваць адмоўныя, абуральныя адносіны да хлусліццаў і казнакрадаў, да людскіх слабасцей. Калі «ёсць на свеце душы сляпнія, подлія, глухія, даваць пілполі часта мушу — такая ўжо мая стыхія». Такое крэда паэта. Чарга выказацца і самарэлізацца — за тымі, хто штодзень сутыкаецца з жыццёвымі нягодамі. Ці змогуць яны падняцца над уласнай інфантыльнасцю, пераплавіцца ў грамадзянскую патрыятычную супольнасць? Толькі на гэтым шляху закладзены шанц на поспех заўтрашнія дні.

## ЛЕКТОРЫЙ

## «ГАРАВАТКА» КАСТУСЯ АКУЛЫ

Іван ЛЕПЕШАЎ,  
доктар філалагічных навук

**Сярод празаікаў беларускай  
эміграцыі Кастусь Акула —  
найбольш таленавіты  
і вядомы пісьменнік.  
Нарадзіўся ён (Алесь Качан)  
16 кастрычніка 1925 года ў  
заходнебеларускай вёсцы  
Верацеі на Глыбочыне (цяпер  
Докшыцкі раён). Бацькі мелі  
16 гектараў ворнай зямлі і  
васьмёра дзяцей.**

Алесь вучыўся ў польскай пачатковай школе, а пасля ў савецкай дзесяцігоддзы. У часе нямецкай акупацыі скончыў у Глыбокім шасцімесечнай настаўніцкія курсы і нядоўгі час настаўнічаў. Пасля вучыўся ў восьмым (апошнім) класе Віленскай беларускай гімназіі. Увесень 1943 года ў Мінску трапіў у нямецкую аблаву і адсядеў 4 месяцы ў турме і канцлагеры на Камароўцы. У чэрвені 1944-га паступіў у Мінскую школу камандзіраў Беларускай краёвай абароны, а праз некалькі тыдняў разам з гэтай школай пакінуў Мінск. У жніўні перайшоў да французскіх партызанаў, а ў снежні ў Італіі ўступіў у Другі польскі корпус Брытанскай 8-ай арміі. Удзельнічаў у баях з гітлерраўцамі на Апенінскім паўвостраве, узнагароджаны англійскім медалём «За вайну» і залатой Зоркай Італіі. Пасля вайны да красавіка 1946 года вучыўся ў англійскай школе падхарунжых танковых войск, затым служыў у Італіі, а ў чэрвені 1947-га выехаў у Канаду. Там працаў на ферме, зарабляў на жыцці ў прымісловых кампаніях.

Жывучы ў Таронта, актыўна ўдзельнічаў у беларускай грамадской працы. Рэдагаваў штомесечную газету «Беларускі эмігрант», а пасля часопіс «Зважай», шмат часу аддаў журналістыцы і літаратурнай працы. Апублікаваў у Канадзе раманы «Змагарныя дарагі» (1962), «Заўтра ёсьць учора» (1968), «За волю» (1991), зборнік прозы, пазіці, драматургіі «Усяская ўсячына» (1984), трэлогію «Гараватка» (кн. 1, 1965; кн. 2, 1974; кн. 3, 1981).

Улетку 1992 года Кастусь Акула «камаль праз паўстагоддзя вымушанага расстання з Бацькіўшчынай зноў ступіў на родную зямлю» (У. Арлоў), пабываў у радзімых мясцінах, у Полацку, Мінску. Прыйеджаў ён у Беларусь і яшчэ неаднойчы. 29 студзеня 2008 года перастала біцца сэрца выдатнага пісьменніка і нязломнага змагара незалежную Айчыну...

Калі ў Расіі і Украіне выдадзены ўсе ці амаль усе творы іхніх пасляваенных эмігранціх пісьменнікаў і ўведзены як яго адметная і арганічная частка ў агульнаціянальны кантэкст рускай і ўкраінскай літаратуры XX стагоддзя, то пра нашу краіну гэтага не скажаш. У нас ўсё не так, як у людзей. З твораў К. Акулы ў нас пабачылі свет толькі «Змагарныя дарагі».



К.Акула на пачатку 40-х гадоў

Гэты дакументальны раман, дзе ў образе Сымона Спарыша ўгадваецца сам аўтар, я чытаў у 1994 годзе, а цяпер перачытаў другі раз. Яшчэ большае, незабыўнае ўражанне засталося ў мене ад трэлогі «Гараватка». А трапіла яна да мене зусім выпадкова — ад студэнткі-закачніцы, якая «скакала» кнігу з Інтэрнэту...

У К. Акулы, як вядома з яго ліставання, было чацвёра дзетак, «пастаянна хворая» жонка. Сам ён працаў 5 дзён у тыдзень на фабрыцы па 12 гадзін у суткі, а вярнуўшыся дамоў, імкнуўся «напісаць хоць бы адну старонку за дзень».

Суб'ектыўны ж фактар, талент мастака пераадольваў абектыўныя цяжкасці, перашкоды. Пісьменнік рэальна адлюстроўваў у мастацкіх вобразах тое, што бачыў на сваіх вочы, што перажылі ён, яго бацькі, суседзі. Зыходнымі прынцыпамі яго мастакоўскіх адносін дэчайнасці былі шчырасць і праўдзівасць. Майстэрства К. Акулы бачыцца ва ўсім: у вастрыні канфліктаў, напружаным драматызме сюжэта, яркасці харектараў і ў мове.

У «Гараватцы» кожны эпізод, дэталь, асобны штрых, пейзажны мальонак — усё гэта неабходныя часткі твора. Тут німа нічога лішняга, не звязанага з задачай, якая пранізуе ўсю мастацкую задуму — схіліць чытача на бок таго ці іншага разумення, той або іншай ацэнкі розных бакоў рэчаіннасці.

У трэлогі сотні персанажаў, і ўсе яны непадобныя адзін на другога сваім дзеяннямі, паводзінамі і мовай. У цэнтры ж твора — сям'я Бахмачоў (бацька, маці, брат Янук і сам Янук Бахмач — галоўны персанаж трэлогі).

Пра жыццё заходнебеларускага сялянства «за польскім часам», а таксама ў 1939-1944 гады пісалі многія беларускія пісьменнікі. Прыгладаем, напрыклад, раманы Вячаслава Адамчыка «Чужая бацькіўшчына», «Год нулявы»,

мае на сваіх плячах людзьмі празваны Архіпам дуб-волат, аб грудзі якога «разбіваліся вятры і непагадзь цэлых стагоддзяў», які «помніў Баторыя і Івана Грознага, сачыў за шведамі і Напалеонам», чуў галасы паўстанцаў Кастуся Каліноўскага.

Нібы родным братам дуба Архіпа выступае стогадовы дзед Якуб, які быў для вяскоўца «такім самым завяршэннем і прыметай, як Архіп для Гараваткі». Стары селянін-гаротнік дзед Якуб у частых размовах з Януком Бахмачом адкрыў яму вочы на гераічную і трагічную мінуўшчыну нашага краю, навучыў задумвацца і самому шукаць адказы на надзённыя жыццёвые пытанні.

Другая кніга трэлогі мае сімвалічную і шматзначную назыву — «Закрываўленае сонца». Тут адлюстравана жыццё вяскоўца ў бальшавіцкім «рай», пад «сонцам Сталінскай канстытуцыі» — з восені 1939-га да лета 1941 года. Вераснёўскім днём «з гасцінца і з лесу, з савецкіх танкаў і аўтамашынаў гучэла, разлівалася па прасторы магутнае слова: вызваленне». «Яно прынесці мела зямлю і волю». Праз некалькі дзён — агульны сход вяскоўца ў школьнім будынку. Бальшавіцкі камісар доўга «гаварыў малазразумелай мовай» пра вызваленне «ад польскага іга», «добраесную рабоча-сялянскую Чырвоную Армію», «мудрага айца ўсіх народоў, велічайшага таварыща Іосіфа Вісарыёнаўчы Сталіна»...

Праўдзіва апісана падрыхтоўка да выбараў «дзіпутатаў у народны сход», што мае адбыцца ў Беластоку. Присутніча ў зале і той самы камісар. «Многа катоўрыя вушам сваім не верылі, ды ніхто супярэчыць не асмеліўся», калі кандыдатамі ў дэпутаты былі названы два «вясковыя злыдні» Шпунт і Сабакевіч, якія цяпер верхаводзілі ў вёсцы. У другім кнізе трэлогі ёсьць шмат іншых эпізодаў пра дзеянні «народнай улады»: вялізныя чэргі па хлеб, соль, газу, цукар, перапіс у кожнага гаспадара ўсёй яго маё масці — зямлі, жывёлы, птушак (каб пасля аблакасці падаткам), дэмантстрацыя з нагоды гадавіны «Вялікага Каstryчніка», начынныя аршты асаднікаў, леснікоў, іншых «ворагаў нарада» ды вываз іх у Сібір, беспадстаўныя аршты Антося Дзеркача і яго катаванне, закрыццё разбурэнне рукамі «ваінствуючых бязбожнікаў» царквы ды касцёла, прымусовая здача дэяржаве «лішкаў мяса, збожжа, яек, малака, мёду і іншага», раскулачванне багацейшых сялянаў, спроба стварыць калгас імя Чапаева.

У трэцім кнізе трэлогі апавядваецца пра падзеі перыяду нямецка-савецкай вайны 1941-1944 гадоў. Кніга называецца «Беларусы, вас чакае зямля». Вялізныя, прыгожа аформленыя плакаты пад такім жа загалоўкам бачыў Янук і іншыя вяскоўцы ў мясточку Гаці, дзе ўжо ўсталёўвалася ўлада немцаў — новых «вызваліцеляў». Янук чуе, як некаторыя местакоўцы рэагуюць на фашыстоўскія абяцанкі: «— Паглядзі, што унь пішуць: Беларусы, вас чакае зямля. От як! — Ага, чакае. Тры-

метры на паўтара на кожнага!» «Нялюдскасць сваю акупант як бы наўмысна паказваў штодзённа і ўсюды. Жахліве расчараванне «новым парадкам» дыханне адбіralа». Карнікі, нібыта за сувязь з савецкімі партызанамі, спалілі вёску Залатуху і ўсіх яе жыхароў. Да сялян даходзілі чуткі, што гітлерцы «за забойства аднаго немца робяць аблаву і расстрэльваюць па сто саўсім няявінных людзей».

Паказана, як на другім годзе вайны ў Гаравацкай пушчы з'явіліся савецкія партызаны, як яны ноччу прыходзілі ў вёску, рабавалі сялян, забіралі ўсё, што ім хацелася. А бывала і так, што ў дзённы час у гэту ж вёску ўступалі ўласціцы або «нейкая новая расейская фармацыя» пад камандай палкоўніка Гіль-Радзівонава. Пра гэта «нікчэмнае войска» казалі, што яно «крабуе мясцове населеніцтва і больш гуляе, чымся змагаеца з бальшавіцкімі бандамі».

На старонках кнігі адлюстравана, як пад уплывам усяго бачанага, пад уздзеяннем старых таварышаў, дзеда Якуба, Антося Дзеркача, настаўніка Сабалеўскага і іншых сталее і духоўна расце галоўны персанаж трэлогі Янук Бахмач. Шчыры беларус-падпольшчык Падгайскі адчыніў яму: «Ты начытаўся многа і нешта пішаш, дык, магчымы, прыдбаў гэту аграмадную цэннасць аўтэктывнага разважання сам сваім намаганнямі». Янук пераканаўся, што «немцы, як і палякі ці маскалі, прыйшлі на гэтую пакрыўджаную зямлю як рабаўнікі, новыя паны, махляры, прыгнітальнікі». Пасля чатырохмесячнага зняволення ў нямецкай турме і абнадзейлівай, натхняльнай сустрэчы-размовы са старэйшым паплечнікам па духу Падгайскім, ён вяртаецца ў бацькоўскую хату. «Актылены духам сын» цяпер ведае адказ на пытанне: хто ж мы ёсць? «Ці мы сапраўды «хамы» і парабкі, ніжэйшыя істоты, гной для росту чужынцаў, рабы паслухмияныя без нацыянальнае прошласці, свайго собснага «я», ці, наадварот, мы — стары ў гісторыі, слáуны народ, вялікай і пакутлівой, цяжка пройдзенай дарогай, са старой і багатай культурай, слáунімі традыцыямі, але часова чужой брутальнай сілай на калені пастаўленыя, ды не зламаныя яшчэ таму, бо нягледзячы на ўсялякае ліха, годнымі і непакорнымі ў сваіх душах і сэрцах засталіся. Так...»

Няма сумнення, што амаль кожны, хто прачытае гэту трэлогію, калі толькі ён не зачарцвелы, закаранелы «савок» з каланільнымі мазгамі, дык таксама знойдзе, як і Янук Бахмач, адказ на пытанне: хто ж мы ёсць?

Кастусь Акула марыў і спадзяўся, што ягоная «Гараватка», напісаная крываёу сэрца, дойдзе да чытача на Айчыне. Але пасля выхаду ў 1994 годзе яго «Змагарныя дарагі» рэзка змянілася ў Беларусі, кажучы словамі Мікіты Зноска, «палітычнае сітуацыя». «Гараватка» так і не выдадзеная ў нас да сёняшнія дня...

ПОМНАЕ

# ВЯЛІКАЕ КНЯСТВА ЛЫСАГОРСКАЕ

Аксана СПРЫНЧАН

## Завяршэнне

Які пісьменнік з любою не пісаў пра мясціны, дзе ён нарадзіўся? Усе. І я ў тым ліку — пра свой трускалкава-касмічны Лунінец. Але ёсьць у мяне ўлюбёнае мясца, цалкам процілеглае мясцу нараджэння, — мясца пахавання. Гэта сэрца Вялікага Княства Лысагорскага — Лысая Гара, над якой я хачу, каб развеялі мой прах.


Калі ў выдавецтве «Мастацкая літаратура» рыхтавалася да другу мая кніга «Жывая», давялося ў тэксле жыццяпісу памяняць фразу «Жыву паміж Лунінцам і Лысай Гарою, над якою будзе развеяны мой прах» на «...Лысай Гарою, якая для мяне вышэйшая за Парнас». Выдаўцы спужаліся «праху», і колькі я не тлумачыла, што не збіраюся паміраць адразу, як выйдзе кніга, ім было так страшна, што пад уплывам гэтага страху я здалася.

Але мясца пахавання змяніць нельга. Яно ўзнікла ў жыцці маёй сям'і з 1972 года, калі дзед набыў лецішча ў Еўдакіі Лось. А ў 83-м да таварысты «Узгор'е-1» далучылася таварыства з маладзейшых пісьменнікаў «Узгор'е-2», у якім атрымаў кавалак зямлі мой бацька.

## Энергетычны абмен

Не ў кожнага ёсьць свая Гара. Мне пашанцавала. Многія думаютъ, што на Лысай Гары няма дрэў, але «лысая» — значыць, светлая, ясная. Пачуўшы гэтаке тлумачэнне, сябры, узгадаўшы Медную гару, назвалі мяне Гаспадынай Лысай Гары. Зразумела, валаставай.

І хай мая Лысая Гара — не самая высокая нават у Беларусі, — да яе Святла і Чысціні вельмі цяжка ўзняцца. Энергетыка ейная настолькі моцная, што нават паэты, празаікі і драматургі, якія пасяліліся побач, не могуць яе вычарпаць. А можа, існуе і адваротная сувязь: глыбіня творчасці яшчэ болей узвышае Лысую Гару.



Вялікдзень на Лысай Гары

## Каляндар агародніка.

### Вясна

Прыехала позна, з запалкамі хадзіла на поле глядзе, ці ўзышлі буракі, морква, бабы. Якімі незяднымі выглядалі ў святле запалкі сцяблінкі! Зранку пасадзіла кабачкі ў касмічныя лункі і касмею, што сама ўзышла, перасадзіла. І астры з ціплічных умоваў выкінула ў жорсткую рэальнасць.

## Рэальная-мемарыяльны

### музей

Столькі сапраўдных рэчаў пісьменнікаў, колькі іх ёсьць у Вялікім Княстве Лысагорскім, упэўненая, няма нават у Дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры. І гэтыя рэчаў працягваюць несці жывую памяць пра сваіх уладальнікаў. Так, Сяргей Верасіла на Лысай Гары ходзіць у кашулях Уладзіміра Адамчыка. А Максім Клімковіч для ганаровых гасцей можа вынесці да вогнішча фатэль Максіма Танка, седзячы ў якім народны паэт Беларусі працаваў у Саюзе пісьменнікаў БССР, будучы ягоным старшынёй. У мяне ж на паліцах стаяць часопісы «Полымя», «Маладосць», «Іностранныя литература», якія выпісваў Анатоль Вялогін.

Калі Рагнеда зрабіла замах на Уладзіміра, той саслаў яе і сына, які абараніў маці, у Ізяславль. У ім Рагнеда жыла ў 986–1000 гадах. У гэтыя часы Лысая Гара была святым мясцам для Рагнеды — адной з найвидомых жанчын Беларусі. З боку старых пісьменніцкіх лецішчаў ёсьць і незвычайны ружанец з камянёў. Магчыма, першым узняцца на Лысую Гару, неабходна было памаліцца, дакраналіся дзівоснія беларускія жабы. Калона мурашоў, што жыва на мурашке ствалом, нагадвае адначасна пра парад і працу.

Паганства і хрысціянства за тысячагодзе з'ядналіся ў душы беларусаў. Цяпер, калі я ў цяжкія хвіліны праходжу сцежкамі Лысай Гары і звяртаюся з просьбай аб дапамозе, дык пачынаеца яна так: «Господзі, Лысая Гара!..»

## Дрэвы для закаханых — няшчасных і шчаслівых

Як ёсьць у Лысай Гары гісторыя выгнання Рагнеды, так ёсьць і свае легенды кахрання. Прынамі яшчэ ў 80-я гады, калі мы з прабабкай Любою збіралі на Лысай Гары грыбы, дык жыхары суседній вёскі паказалі нам два дрэвы закаханых. Адно няшчасных — на ім нібыта засліўся хлопец, якому не адказала ўзаемнасцю дзяўчына. І сапраўды, гэтая бяроза расце гэткім чынам, што на ёй зручна павесіцца. А другое — шчаслівых. На гэты дуб, ствол якога на вышыні некалькіх метраў падвой-

ваеца, трэба залезіці закаханым, каб ніколі не расставацца.

## Каляндар агародніка.

### Лета

Пустазелле запаўняе ўсе пустыя мясцы жыцця, а я змагаюся з ім і адначасна радуюся, што ёсьць непрыручаныя расліны. Ад змагання мяне ратуе даждж, і тады я п'ю каву з праstryстымі кроплямі, і гэта жыццё ідзе, пакуль не скончыцца даждж альбо кава.

## Формула шчасця

Пісьменнік, як і кожны іншы чалавек, павінен збудаваць дом, выгадаваць дзяцей і пасадзіць дрэва. У гэтым сэнсе Лысая Гара — мясца, дзе ажыццяўлялася гэтая формула шчасця. Дамы збудаваныя, дрэвы пасаджаныя, дзеці выгадаваныя.

Няма ў Беларусі іншага такога куточка, дзе б расло столькі дрэў, пасаджаных пісьменнікамі — і садовых, і лясных. Лясныя асабліва прыцягваюць: у Івана Навуменкі перад хатай — бяроза, у Анатоля Вярцінскага — дзве яліны, у майго дзеда — дзве ляшчыны. А калі ўсё занята, дык пісьменнікі знаходзяць іншае выйсце — саджаюць дрэвы на кавалку зямлі, што вылучаны на бліжэйшым полі пад бульбу. У Сяргея Сыса — хвоі, у Алея Савіцкага — клён. А ў мяне троі вязы — адзін каля Святога возера, а два на вяршыні Лысай Гары. Яны знітоваюць мяне з родным Лунінцам, бо, як і я, нарадзіліся на Гагарына, 126. Я звязваю блізкае мяне раслінамі і словамі. Ствараю свой раслінна-слоўны арнамент.

## Непарадны націд

У Мінску парад, а я сяджу на ганку лецішча тварам да Лысай Гары, на прыступках сонечны кубак з кавай (з яго піла яшчэ мае пррабака Любою), часопіс «Маладосць» за 1987 (яго тримаў у руках Анатоль Вялогін), дзве вялізныя трускалкі (да іх, магчыма, дакраналіся дзівоснія беларускія жабы). Калона мурашоў, што жыва на мурашке ствалом, нагадвае адначасна пра парад і працу.

## У падмурку і ў кветніку

Зямля Лысагорская надзвычай камяністая і валуністая, кажуць, тут ледавік спыніўся. Калі толькі атрымалі лецішча, дык асноўная задача была выбраць з зямлі каменне. Гэтым з натхненнем і ўпартасцю займаліся ўсе пісьменнікі. Камяні пайшлі ў падмуркі хатаў, ніводнага на гародах не было. А пасля прыйшла мода на каменне — з палёў і лясоў цягали, каб упрыгожыць свае соткі. І цяпер цягаюць. Адно стала іх цяжка знайсці, дык некаторыя нават набываюць за гроши ў каменненшукальнікаў, каб упрыгожыць свае кветнікі. А іншыя, не паверыце, — крадаць каменне.

Можа, думаюць, што скрадзеныя камяні, як і скрадзеныя кветкі, лепей растуць?

## «Сказ пра Лысую Гару»

Чаго толькі няма ў беларусаў у двух варыянтах, таму і нядзіўна, што папулярная паэма «Сказ пра Лысую Гару» Францішка Ведзьмака-Лысагорскага, якая з'явілася на пачатку 70-х гадоў, у XXI стагоддзі займела двух аўтараў — Ніла Гілевіча і Міколу Аўрамчыка, з якіх Міколу Аўрамчыку пашанцавала болей — бо лецішча на Лысай Гары было менавіта ў яго.

Паэма была настолькі папулярнай, што яе давалі на ночь ці дзіве пачытаць, і сем'і не спалі, а па чарзе ператісвалі гэты твор. Якія там кампутары, ксераксы, прынтары, сканеры. Што і казаць, «Быў век, быў час, была эпоха», у якую я паспела нарадзіцца.

## Каляндар агародніка. Восень

Падаюць яблыкі, пакуль дрэва не аддасць усе Еве (для Адама). Падае лісце, пакуль дрэва не аддасць зямлі апошнюю кашулю. Падаюць зоркі — і ніхто не ведае, ці не апошніяе жаданне ён загадвае.

## Месца смерці

Можна абраць мясца пахавання, але немагчыма абраць мясца смерці. У Вялікім Княстве Лысагорскім, створаным для жыцця-натхнення, паміраюць рэдка. Такі лёс напаткаў толькі Юрасія Свірку.

## Малінавы...

Не, не звон, а дым. Дым ад малінавага вогнішча, якое бывае, калі выразаюць старыя маліны. А можна ж і агнёвия кактэйлі рабіць: галінкі чорных парэчак і чырвонай грушы, і крыху агрэсту, альбо вішня з ажынамі. Грэйся і адкытай. Языкі полымія скачаюць, рыхтыкністомныя вавёркі на Лысай Гары, а стомленых вавёркі я ніколі на ёй не бачыла. У вогнішча падаюць зінчкі, і можна бясконца глядзяць на агонь і думаць, што я не думаю. Ні пра жыццё, ні пра смерць. А толькі пра Лысую Гару, над якой я хачу, каб быў развеяны мой прах. І тады і па-за жыццём я змагу жыць у ВКЛ і бачыць, як закаханыя п'юць бярозавік з лысагорскіх бяроз, празаікі збираюць капляшыкі баравікоў, паэты натхняюцца сцежкамі-радкамі, драматургі раздаюць ролі лысагорскім зданням, а геніяльныя чытачы выхопліваюць з вогнішча абгарэлья рукапісы.

## Каляндар агародніка.

### Зіма

Успаміны пра завяршэнне і чаканне пачатку.

## Пачатак

Лунінец — гэта ян, мой мужчынскі пачатак, а Лысая Гара — інъ, мой жаночы пачатак. Я жыву паміж Лунінцам і Лысай Гарою.



Літаратурнае Прадмесце